



Участкі для будаўніцтва шматкватэрных жылых дамоў будуць прадастаўляць у Мінску і абласных цэнтрах КУПам на капітальным будаўніцтве і юрыдычным асобам — пераможцам конкурсу на выбары забудовшчыка.

Літоўскі актёр Юозас Будрайіс на некалькі дзён прыежджаў у Мінск. 72-гадовы актёр распавёў «Звяздзе» пра свайго героя Ходаса, «белы горад» Мінск і чаму аддае перавагу паэзіі і кіно, чым прозе і тэатру.



Дзяўчаты з 85 краін свету аб'ехалі ці не палову нашай краіны з экскурсіямі. Але такая насычаная праграма не перашкодзіла ўдзельнікам «Miss Supranational 2013» рыхтавацца да фінальнага шоу.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

## БЕЛАРУСЬ І БАЛІВІЯ: НОВЫ ЭТАП СУПРАЦОЎНІЦТВА

Беларусь надае вялікае значэнне пашырэнню адносін з Балівіяй і гатова да актыўных крокаў для таго, каб двухбаковае супрацоўніцтва ў самым кароткім тэрміне магло выйсці на якасна новы ўзровень. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 4 верасня на сустрэчы з Прэзідэнтам Шматнацыянальнай Дзяржавы Балівія Эва Маралесам, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.



Аляксандр Лукашэнка лічыць, што супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі на цяперашнім этапе знаходзіцца далёка не на тым узроўні, на якім павінна знаходзіцца, і не адпавядае патэнцыялу дзяржаў. Беларускі лідар падкрэсліў, што ў Беларусі і Балівіі няма абсалютна ніякіх перашкод для пашырэння і паглыблення супрацоўніцтва.

Аляксандр Лукашэнка прапанаваў у супрацоўніцтве з Балівіяй выкарыстоўваць вопыт узаемадзейнення з Венесуэлай. «Хачу, каб вы ведалі, што закрытыя тэм у нашым супрацоўніцтве з Балівіяй няма. У нас ёсць вопыт развіцця адносін на прыкладзе Венесуэлы, мы можам паўтарыць гэты вопыт, зрабіць тое ж самае, што робім у Венесуэле», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Прэзідэнт Беларусі прапанаваў развіццё адносін з Балівіяй пачаць з рэалізацыі некалькіх маштабных праектаў. «Трэба пачынаць з часоў значнага. Мы вызначымся па 3-4 фундаментальных праектах, вакол якіх будзе складвацца наша супрацоўніцтва. Нам у прамым сэнсе трэба вызначыцца з той дарогай, па якой мы павінны прыйсці ў вашу краіну», — адзначыў ён.

«Сёння пачатак новага этапу супрацоўніцтва Беларусі і Балівіі. Вы жаданы госць, вас добра ведаюць у нашай краіне», — сказаў беларускі лідар, звяртаючыся да Прэзідэнта Балівіі.

У сваю чаргу Эва Маралес прапанаваў узаімаці прысутнасць Беларусі ў Латынскай Амерыцы за кошт актыўнага развіцця беларуска-балівійскага супрацоўніцтва. Ён адзначыў, што Беларусь і Балівія толькі пачынаюць развіццё двухбаковага адносін. «Хачу бы ўспомніць пры гэтым і Кубу, і Венесуэлу, і нашага сябра Уга Чавеса, які дапамог нам пачаць гэтыя адносіны. Мы ўшануем памяць Уга Чавеса тым, што прадоўжым развіваць нашы адносіны», — лічыць Прэзідэнт Балівіі.

«Наш таварыш Уга Чавес быў не проста правадыром нашых адносін, ён з'яўляўся пратакольным прадстаўніком вашай краіны перад усімі народамі Латынскай Амерыкі. Мы хацелі б прадаўжаць тое, што ён пачаў. Тая мадэль, якая была пабудавана ў адносінах з Венесуэлай, будзе служыць прыкладам для развіцця адносін не толькі з Балівіяй, але і з усёй Латынскай Амерыкай», — падкрэсліў Эва Маралес.

У выніку перагавораў прэзідэнты прынялі рашэнне аб стварэнні беларуска-балівійскай сумеснай камісіі па супрацоўніцтве. З беларускага боку камісія ўзнаўляе кіраўніцтва спраў Прэзідэнта Віктар Шэйман, з балівійскага — кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта. У склад камісіі будзе ўваходзіць таксама віцэ-прэзідэнт Балівіі.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў дзвюх краінах ёсць аснова для ўзаемадзейнення ў эканамічнай сферы. «Вы маеце тых тавары, магчымасці, якія цікавяць нас, у той жа час мы вырабляем тое, што цікава вам. Нашы эканомікі не канкуруюць, яны дапаўняюць адна адну, і на гэтым шляху мы можам значна пашырць нашу супрацоўніцтва», — сказаў беларускі лідар.

Кіраўнікі дзяржаў канстатавалі, што на цяперашнім этапе існуючы ўзровень гандлёва-эканамічных адносін не адпавядае патэнцыялу дзвюх краін. «Таму нас чакае сур'ёзна сумесная работа па вызначэнні напрамку супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашэнка запэўніў Эва Маралеса ў тым, што беларускі бок гатовы перанесці той вопыт, які мае, на балівійскую зямлю.

«У складаным неспакойным свеце, які зведвае фінансава-эканамічны крызіс, узрушэнне знешніх пагарзаў і палітычных інтрыгаў, якія ніколі важна, каб побач былі дружэлюбныя краіны, зацкаўленія ў канструктыўным супрацоўніцтве. Зыходзячы з гэтай формулы мы будзем выбудоваць нашы адносіны», — сказаў беларускі лідар.

«Я вельмі ўрадаваўся, калі ўбачыў вашу рашучасць і настроенасць на інтэнсіфікацыю нашага супрацоўніцтва», — сказаў Прэзідэнт Балівіі.

Эва Маралес таксама запрасіў Прэзідэнта Беларусі зрабіць візіт у адзак у Балівію.



## ЯБЛЫЧНЫ РАЙ: КУДЫ ПАДЗЕЦЬ УРАДЖАЙ?

Сёлета ў фермера з вёскі Саўдзеневічы Лагойскага раёна Сяргея Штацкага (на фотаздымку) незвычайны ўраджай яблык — галіны ляміяцца ад антонавак, штрыфелю, пепіну-шафраннага, апорту... Стары сад (пасляваеннай пасадкі) шодра пладаносіць кожныя тры гады, і вось сёлета зноў на яблынях усыпана, як той казаў, да самай макукі. Здаецца, радавацца б гаспадару гэткаму саду, а ён сумна паглядае на абвіслыя пад цяжарам галіны.

— Час здымаць і здаваць яблыкі. Ці не прападзе мой ураджай, ці забяруць яго нарыхтоўшчыкі з капангандлю і харчовых камбінатаў? Сёлета ў Беларусі яблычны неўраджай, спадзяюся, ахвотнікаў набыць садавіну будзе нямала, — заклапочана разважае Сяргей Штацкі. — 120 мяхоў з яблыкамі зачакаліся нарыхтоўшчыкаў.

Сяргей вядзе сцэжэаку паўз дрэвы, зламаныя ад незвычайнай нагрукі. Агромнітныя галіны ляжаць

на зямлі, на іх балюча глядзець. На ўскрайку саду ў некалькі рады стаяць мякі з яблыкамі. Але гаспадар упэўнены, што попыт на антонаўку сёлета будзе як і ў мінулыя гады. Бо з гэтага гатунку і сок якасны атрымаваецца, і павіда смачнае. І для дзіцячага харчавання антонаўка — важны складнік. А ўжо для замочвання ў бочках лепей за антонаўку яблыка не знайсці. У Штацкага на садовай плантацыі ажно некалькі яе гатункаў.

### Актуальныя каментарыі

## ЧАС ЗБІРАЦЬ КАМЯНІ

Прэзідэнт Арменіі паведаміў аб рашэнні рэспублікі ўступіць у Мытны саюз і ўдзельнічаць у фарміраванні Еўразійскага эканамічнага саюза.

Мікалай Самасейка, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах:

— Упершыню Арменія паведала пра намер далучыцца да Мытнага саюза летам мінулага года ў Казані на міжнароднай канферэнцыі, якая была прысвечана еўразійскай інтэграцыі. Тады Арменія выказала ініцыятыву. Тое, што праз год кіраўніцтва гэтай краіны прыйшло да вываду пра неабходнасць далучэння да Мытнага саюза як да канчатковага рашэння, можна толькі вітаць.

Асэнсаванне краінамі постсавецкай прасторы таго, што надыйшоў час «збіраць камяні», аднаўляць страчаныя эканамічныя сувязі, сведчыць аб сур'ёзным патэнцыяле нашага інтэграцыйнага аб'яднання.

Думаю, мы будзем дапамагаць Арменіі на гэтым шляху ўступлення ў Мытны саюз і ў фарміраванні Еўразійскага эканамічнага саюза.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

### ЗАВОЧНАЯ «ПРАМАЯ ЛІНІЯ» І пра страўнік, і пра печань

Пытанні прафілактыкі і лячэння стрававода, страўніка, кішчэчніка, печані і падстраўнікавай залозы можна пакінуць па нумары газеты «Звязда» 8 (017) 287 18 29 да 5 верасня. На старонках нашага выдання на іх адкажуць дацэнты 2-й кафедры ўнутраных хвароб Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдаты медыцынскіх навук, урачы-гастраэнтэролагі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Мікалай КАПРАЛАЎ і Ірына ШАЛАМЦІКАЯ.



## ДАПАМОГА З НАДЗЕЯЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Дзяржава гатова дапамагаць, але не збіраецца падтрымліваць лайдцаўта. Таму дзяржаўнае страхаванне ад беспрацоўя ў нас уводзіць не будуць. Прынамсі, пакуль. Пра гэта паведамліла карэспанданту «Звязды» старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкама Жанна РАМАНОВІЧ. Таксама яна распавяла пра дэфіцыт кадраў і некалькі іншых тэндэнцый на гарадскім рынку працы.

— **Жанна Аляксандраўна, рынак працы і занятасць змяняюцца, які і само жыццё. Чым яны характарызуецца сёння ў нашай сталіцы?**

— Сёлета рынак працы фарміруецца пад уплывам скарачэння працоўных рэсурсаў, а значыць, рабочай сілы і росту попыту на кадры з боку наймальнікаў. Напрыклад, колькасць працоўных рэсурсаў летась скарацілася на 13,7 тысячы чалавек і склала 1405,9 чалавек. Асноўная прычына — скарачэнне допі насельніцтва ў працаздольным узросце — з 67,4 працэнта ў 2006 годзе да 65 — у мінулы. Вынікам такіх тэндэнцый з'яўляецца змяненне рынку працы, што выра-



жаецца ў зніжэнні агульнай колькасці занятых у эканоміцы (такое скарачэнне дасягнула летась 9 тыс. чалавек), і ў росце дэфіцыту кадраў на гарадскім рынку працы, калі выбыўшыя кадры асноўнага сектара эканомікі ўзнаўляюцца прынятымі на работу прыкладна на 88%. Сёлета на 1 піпеня наймальнікі заявілі 24,7 тысячы вакансій, летась у гэты час — 20 тысяч. У сталіцы адзначаецца і зніжэнне попыту свабоднай

рабочай сілы: рэгістрацыя беспрацоўных скарацілася на 20 працэнтаў. Акрамя таго, калі летась забяспечанасць аднаго беспрацоўнага свабоднымі месцамі складала 8, то сёлета — 14

### ГЕНЕТЫЧНЫ АДБОР СПАРТСМЕНАЎ

На Брэстчыне распрацоўваецца ўнікальны праект упраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму аблвыканкама і Палескага ўніверсітэта па генетычным адборы спартыўнага рэзерву. Як паведаміў адзін з распрацоўшчыкаў праекта, галоўны ўрач абласнога дыспансера спартыўнай медыцыны Сяргей Едудалюк, у вобласці стане магчыма прагназаваць здольнасці да заняткаў тым ці іншым відам спорту дзяцей і моладзі. Гэта дазволіць лепш падбіраць фізічную нагрукі, ацэньваць страсоустойлівасць будучых спартсменаў, а таксама папярэджваць ускладненні стану здароўя. Плануецца, што сродкі на новую праграму выдзеліць інавацыйны фонд аблвыканкама. Такім чынам, лобя пачатковае змога выбраць той від спорту, які найлепш адпавядае яго асабістай генетычнай карце.

Яна СВЕТАВА.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### МЕКСІКАНСКІЯ НАСТАЎНІКІ БУДУЦЬ ЗДАВАЦЬ ІСПЫТЫ

Мексіканскі Сенат прыняў пакет паправак для рэформы сістэмы школьнай адукацыі. Згодна з новаўвядзеннямі, школьныя настаўнікі будуць абавязаны рэгулярна здаваць тэсты для пацверджання сваёй кваліфікацыі. Сёння педагогі маюць права на атрыманне пасады ў спадчыну. Акрамя таго, месца настаўніка ў школе можна купіць. Для прыняцця паправак урад быў вымушаны аступіць ціску з боку настаўніцкага прафсаюза. У прыватнасці, было вырашана, што ў поўную сілу новаўвядзенні ўвядуць толькі праз два гады пасля зацвярджэння рэформы. Галасаванне ў парламенце праходзіла на фоне працяглай акцыі пратэсту. У Мехіка маніфестацыі працягваюцца больш за два тыдні. Рэфармаваць сістэму школьнай адукацыі ў лютым 2013 года распарадзіўся новы прэзідэнт Мексікі Энрыке Пенья Ньета, які заняў гэты пост у снежні мінулага года. Адным з галоўных элементаў рэформы павінен стаць вывад адукацыйных устаноў з-пад уплыву прафсаюзаў настаўнікаў, якія цалкам кантралююць школы.

У Швейцарыі выбухнуў завод піратэхнікі

На прадпрыемстве па вытворчасці піратэхнікі ў Швейцарыі адбыўся выбух. Супрацоўнікім выратавальных службаў, якія працавалі ў раёне інцыдэнту, было знойдзена цэла аднаго загінулага. З-за моцнага агню быў перакрыты рух на бліжэйшай да завода шашы. Эвакуюваны жыхары прыкладна 40 навакольных дамоў. Пажар сіламі 150 супрацоўнікаў экстранных службаў удалося лакалізаваць толькі праз тры гадзіны.

### ВА УКРАЌНІМ УМЕЛЫЦЫ ЗРАБІЛІ «АЛКАМАТ»

У украінскім горадзе Мелітопаль некалькі тыдняў прастаяў аўтамат для продажу напойў, які замест газіроўкі і кавы прапанаваў гарэлку. «Алкамат» разліваў «Nemiroff Асэблыво» і «Пярэцую» ў кубачкі па 50 і 100 грамаў. Стагармавая порцыя каштавала 7,5 грыўні (каля Вр8,5 тысячч.). Гарэлку прапанаваўся запыць сокам, ён прадаваўся там жа. Ажыятаў каля аўтамата не было, але пастаянныя наведнікі ў «алкамата» ўжо паспелі з'явіцца. Ды-ло разбурылі журналісты мясцовай газеты — яны выявілі аўтамат і паведалі пра гэта ў падатковую міліцыю. Наверсе каля аўтамата былі ўсталяваны камеры назірання, і калі журналісты сталі праўляць празмерную цікаўнасць да арграта, ён перастаў працаваць. Падаткавікі Украіны аплыталі «алкамат» і пачалі пошук яго гаспадару, але пакуль беспаспяхова. На наступны дзень пасля здарэння гарэлчаны аўтамат знік.



### ПАДРАБЯЗНАСЦІ

## НЕДАСЫП — АСНОЎНАЯ ПРЫЧЫНА СУСВЕТНАЙ ЭПІДЭМІІ АТЛУСЦЕННЯ

Недахоп сну змяняе актыўнасць мозга, што прыводзіць да ўзмацнення голаду і пераадоўнай цягі да каларыйных прадуктаў. На думку навукоўцаў, менавіта нізкая якасць сну і змяшчэнне яго працягласці, якое назіраецца ў індустрыяльных краінах, а таксама ва ўсіх буйных гарадах, спрыяюць развіццю эпідэміі атлусцення, пішучь Sky News.

Універсітэт Каліфорніі спецыяльна выкарыстаў МРТ-сканаванне, каб выявіць змены ў актыўнасці мозга групы добраахвотнікаў. 23 добраахвотнікі ўдзельнічалі ў эксперыменте. Спачатку ім сканавалі мозг пасля ночы паўнаватраснага сну, а потым — пасля недасыпу. Больш за тое, навукоўцы прасачылі за магзгавай актыўнасцю, калі на наступны дзень добраахвотнікам прапанаваў выбраць розныя порцыі страў. Падаваліся фотаздымкі 80 тыпаў страў.

У стане недасыпу людзі мелі парушэнні актыўнасці ў частцы кары мозга, якая адказвае за ацэнку апетыту і насычэння. Пры гэтым рэзка падскоквала актыўнасць зоны, звязанай з цягай да ежы. Адпаведна пры недасыпе выбар заўсёды рабіўся на карысць каларыйных прадуктаў. У цэлым людзі накіраваліся ацэньвалі ежу і прымалі няслушныя рашэнні.



### КОРАТКА

Міністэрства замежных спраў Беларусі настойліва ракамендуе беларускім грамадзянам пакінуць тэрыторыю Сірыі.

Сусветная прэм'ера балета ў 2-х дзеяннях «Вітаўт» Вячаслава Кузнцова пройдзе ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Рэспублікі Беларусь 5-6 верасня. У пастаноўцы адлюстраваны гістарычныя падзеі ў ВКЛ XIV-XV стагоддзяў. У аснове сюжэта — барацьба за трон паміж братамі Вітаўтам і Ягайлам.

На рынку ў Мінску канфіскавана каля 2 т кавуноў і дынь. Іх прадавалі без дакументаў, якія пацвярджаюць паходжанне і якасць. Бахчавая прадукцыя фактычна належала замежным грамадзянам, якія не зарэгістраваны ў якасці індывідуальных прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі.

Беларускі відэацэнтр стаў структурным падраздзяленнем Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Новае падраздзяленне «Беларусьфільма» называецца «Студыя спецыяльных кінапраектаў «Беларускі відэацэнтр». Яго дырэктарам прызначана Алеся Жорнікава.

## ШТО ЛЕПШ: ХАЛОДНАЯ ВОСЕНЬ ЦІ ХАЛОДНАЯ ВЯСНА?



### Наталія ХАМЕНКА, намеснік дырэктара нядзельнай школы:

— Халодная вясна лепш, гэта лагічна. Бо вясной расце снег, хлюпае пад нагамі, мне гэта вельмі не падабаецца. А калі халодна, ёсць марозік, нікога такога не заўважаеш. Вясной слота, дажджы — усё ўперамешку. Уратаваць можа толькі холад, каб не было так брыдка пад нагамі. А восенню ідзе пасля лета, яшчэ не гразка, дык навошта ж тут халады?..

### Сафія СГАЯН, повар:

— Лепш халодная восень, таму што вясной павінна быць цёпла. Восень у мяне асацыяруецца з дажджамі і холадам. Калі ж восень залатая, хочацца, каб было не так змяна (градусаў 16—17 ціпла). Калі ж яшчэ парываецца, то лепш ужо няхай вясна будзе халоднай: усё роўна потым надыйдзе лета, можна будзе пагрэцца. А восенню трываць не даводзіцца, бо пасля будзе яшчэ больш халодна.

### Міла КАСТВАЯ, дырэктар вясельнага агенцтва:

— Якая б вясна ні была, ты яе усё адно чакаеш. Сёлета вясна была жудасная, з буранамі. Мы на аўтобусе заараслі ў сумётах, калі вярталіся з Кіева ў Мінск. А нам так хацелася ўжо апрануць сукенкі, абцасы. Восенню ж няхай сабе будзе халодна, акрамя залатой восені, бо гэта асаблівы час, калі хочацца, каб было цёпла. Я сама з Пінска — гэта вельмі зялёны горад. А восенню ён робіцца залатым зверху, залатым знізу, а паміж усім гэтым — блакітнае неба.

Падыржавала Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

# ЭКНАМІЧНЫЯ КАНТАКТЫ І ПРАЕКТЫ

Урадавая дэлегацыя Беларусі на чале з прэм'ер-міністрам Міхаілам Мясніковічам знаходзіцца з афіцыйнымі візітам у Манголію з 3 па 5 верасня.

Міхаіл Мясніковіч сустраўся ўчора з Прэзідэнтам Манголіі Цяхяйгінам Элбэгдоржам. Бакі абмеркавалі шэраг пытанняў, у тым ліку якія датычацца магчымасцяў арганізацыі транспартнага калідора з Манголіі праз Беларусь да парту Балты. Па выніках сустрэчы Цяхяйгін Элбэгдорж пацвердзіў сваю гатоўнасць падтрымаць тыя праекты, якія будуць рэалізоўвацца ўрадамі дзвюх краін у розных напрамках. Гэта і стварэнне сумесных вытворчасцяў, перадача тэхналогій, праекты ў галіне адукацыі і навукі, ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва і інш.

Міхаіл Мясніковіч перадаў кіраўніку Манголіі найлепшыя пакажэнні ад Прэзідэнта Беларусі і запрасіў яго наведваць рэспубліку з афіцыйным візітам.

Учора Беларускі прэм'ер сустраўся з прэм'ер-міністрам Манголіі Нораўніхам Алтанхуягам. Гэта першы візіт на ўзроўні кіраўніка ўрада з моманту ўстаўнення дыпламатычных адносін паміж краінамі ў 1992 годзе. На думку прэм'ераў, ён дасць магчымасць адкрыць новыя межы ў супрацоўніцтве Беларусі і Манголіі ва ўсіх галінах і будзе садзейнічаць пашырэнню і развіццю дружальных адносін паміж краінамі.

«Сёння дзякуючы намаганням урадаў дзвюх краін, а таксама камерцыйных арганізацый эканамічныя кантакты і праекты Беларусі і Манголіі развіваюцца даволі паспяхова. Пры гэтым патэнцыял у нашых краін вышэйшы за той узровень тавараабароту, які мы сёння маем, — адзначыў Міхаіл Мясніковіч. — Таму мы хачелі б прапанаваць Ман-

голі некалькі іншую стратэгію супрацоўніцтва, якая адрозніваецца ад традыцыйнай. Мы лічым, што гандлёвае супрацоўніцтва, таварнае неабходна дапоўніць інвестыцыйным. Забяспечыць адпаведныя фінансавыя механізмы, інвестыцыі, экспертнае крытыванне, праектнае фінансаванне». На думку беларускага прэм'ера, гэта дасць магчымасць партнёрам зрабіць рэзкі скачок у развіцці гандлёва-эканамічных і інвестыцыйных праектаў.

У ходзе перагавораў мангольскі бок выказаў зацікаўленасць развіваць больш інтэнсіўна супрацоўніцтва з Беларуссю, у прыватнасці ў сферы прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Нораўніх Алтанхуяг прапанаваў арганізаваць сумеснае прадпрыемства па вытворчасці харчовай прадукцыі. Ён агульна зацікаўлена мангольскага боку развіваць супрацоўніцтва з Беларуссю ў сферы адукацыі і навукі, а таксама па шэрагу іншых напрамкаў.

Кіраўнік беларускага ўрада адзначыў, што Беларусь настроена на доўгатэрміновае супрацоўніцтва з Манголіяй. «Мы рады, што гэтыя падыходы падтрымліваюцца яе ўрадам, — казаў ён. — Думаю, што нашы сумесныя праекты будуць уключаць у склад дзяржаўных праграм урада, што будзе (асабліва на першапачатковым этапе) садзейнічаць паспяховаму пашырэнню нашых сумесных прадпрыемстваў на мангольскім рынку».

На заканчэнне сустрэчы прэм'ер-міністр Беларусі запрасіў кіраўніка мангольскага ўрада Нораўніха Алтанхуяга наведваць з афіцыйным візітам Беларусь.

У чацвер, 5 верасня, кіраўнік беларускага ўрада прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця Нацыянальнай выставкі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў рабоце Беларуска-мангольскага бізнес-форуму.

## Парламент

# У ТУРЦЫЮ — ТРЫ РАЗЫ ПА 30 ДЗЁН

У ніжнюю палату парламента для разгляду на трэціх сесіі, якая адкрыецца 2 кастрычніка, наступіў законпраект аб ратыфікацыі між-урадавага пагаднення паміж Беларуссю і Турцыяй аб адмене віз.



на будзе знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі 90 дзён.

Законпраект таксама дазволіць вырасціць і важныя дзяржаўныя пытанні, заўважыла дэпутат, бо сёння Беларусь зацікаўлена ў захаванні фінансавых пераваг ад удзелу ў Мытым саюзе, а паміж Казахстанам і Турцыяй, Расіяй і Турцыяй ужо існуюць бязвізавыя рэжымы.

— Думаю, гэта для многіх беларускіх грамадзян рэзанансны законпраект, — сказала Галіна Філіповіч, дэпутат Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самкіраванні і рэгламенце, — бо ён дазволіць знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі Рэспублікі Беларусь на працягу 30 дзён без афармлення візы. Усяго на працягу года мож-

спадзяюцца дэпутаты. Чакаецца таксама рост актыўнасці ў сферы студэнцкіх абменаў. Усё гэта дазволіць захаваць баланс інтарэсаў дзвюх краін пры прыняцці гэтага рашэння.

Бязвізавы рэжым не будзе распаўсюджаны на асоб, мэта знаходжання якіх у краіне будзе звязана з працаўладкаваннем, навучаннем, навукавай дзейнасцю, уз'яданнем сям'і і пражываннем.

Распаўсюдзіць законпраекта заклалі ў дакумент механізм, які павінен прадухіліць рост нелегальнай міграцыі. З гэтай мэтай адзін з артыкулаў Пагаднення прадугледжвае, што рашэнне ўступіць у сілу толькі тады, калі паміж Беларуссю і Турцыяй будуць заключаны дагаворы пра абавязковае прыняцце дэлегатаўных грамадзян.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА

## На слыху

4 верасня Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес прыбыў з афіцыйнымі візітам у Беларусь. Наведаць нашу краіну яму прапанаваў у сакавіку 2013 года беларускі Прэзідэнт падчас перамоў на пахаванні Уга Чавеса. Як вядома, Уга Чавес усяляк падтрымліваў развіццё Беларуска-турецкага кантакта з іншымі дружальнымі краінамі Лацінскай Амерыкі, акрамя Венесуэлы, і раней абмяркоўвалі планы, якім чынам Беларусь і Балівія могуць развіваць стасункі пры актыўным удзеле Венесуэлы.

Балівія з'яўляецца значнай краінай у рамках Лацінскай Амерыкі. Яе назва, дадзеная ў гонар рэвалюцыянера Сімона Балівара, храбрый дзеянін якога сталі важнай якасцю ў вываленні іспанскіх калоній у рэгіёне ад іспанскага валадарства, само па сабе да многага абавязвае. Магчыма, менавіта таму цяпер краінай кіруе Эва Маралес, які выйграў ужо другія прэзідэнцкія выбары з такой сур'ёзнай перавагай, пра якую могуць толькі марыць дзеяніны прэзідэнты ў некаторых іншых краінах. Ён з'яўляецца першым прэзідэнтам краіны, які па сваім паходжанні адносіцца да карэннага насельніцтва Балівіі, і прадэманстравваў рашучасць абараняць яго інтарэсы. Магчыма, гэта з'яўляецца адной з

# РАЗВІЦЦЁ ПАРТНЁРСТВА

прычын, чаму заходні свет глядзіць на балівійскага прэзідэнта з яўным неадбарэннем. Эва Маралес таксама выступае за тое, каб нетры Балівіі прыносілі прыбытак перш за ўсё балівійскай дзяржаве і насельніцтву краіны, а не замежным карпарацыям, які гэта было да яго прыходу да ўлады. Раней ён заяўляў: «Калі мы хочам вывільчыць сябе, калі мы хочам вырашыць нашы сацыяльныя і эканамічныя праблемы, мы павінны вывільчыць людзей, вывільчы іх эканоміку — асабліва іх прыродныя багаці. Толькі тады магчымы справядлівае і роўнасць». А паколькі прыродныя багаці Балівіі велізарныя, гэта таксама выклікае да яго стойкую непрыязнасць з боку тых заходніх краін, буйных карпарацый якіх пацярпелі ад праведзенага Маралесам пераразмеркавання даходаў ад нетраў краіны на карысць насельніцтва, а не іншаземцаў.

Чым Беларусь падобная на Балівію? Перш за ўсё адначынам, што колькасць насельніцтва Балівіі толькі нязначна пераўзыходзіць Беларусь. З'яўляючыся сярэднімі па гэтым паказчыку краінамі, Беларусь і Балівія маюць агульныя праблемы ў зносінах з буйнымі краінамі, якія часта лічаць за лепшае размаўляць з невялікімі дзяржавамі з дастаткова ганарыстай пазіцыі. Агульнай з'яўляецца і праблема адсутнасці выхадку да сусветнага акіяна, якая аб'ектыўна ускладняе развіццё знешняга гандлю з-за неабходнасці карыстацца паслугамі пасярэд-

# ТЭЛЕБАЧАННЕ ПАДНЯБЕСНАЙ УБАЧАЦІ І БЕЛАРУСЫ

Пагадненне аб гэтым было падпісана ўчора на сустрэчы старшыні Савета Рэспублікі Анатоля Рубінова з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Камуністычнай партыі Кітая Лю Юньшанем.

«Ваш візіт мае надзвычай вялікае значэнне і, у прыватнасці, закліканы закрыць яшчэ адно звяно, якое было недастаткова развіта ў сістэме нашых адносін. Я маю на ўвазе ўзаемадзеянне СМІ», — сказаў Анатоль Рубінов. На яго думку, гэта гістарычны момант для развіцця супрацоўніцтва СМІ дзвюх краін, асабліва тэлебачання. «Нам цікава было б бачыць, што дзеецца ў Кітаі. Але не заўсёды можна паехаць і зняць сюжэт. Напэўна, кітайцам таксама цікава ведаць, як развіваецца Беларусь», — сказаў ён. Таму было падпісана Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальнай Дзяржтэлепрадыякампаніяй і Цэнтральным тэлебачаннем Кітая.

Дарэчы, Анатоль Рубінов адзначыў, што з 2005 года супрацоўніцтва дзвюх краін набыло стратэгічны характар. А пасля сёлетняга візіту ў КНР Прэзідэнта Беларусі адносіны перайшлі на ўзровень усебаковага стратэгічнага партнёрства. Кітай удзельнічае ў інвестыцыйных праектах і выдзеліў крэдытную лінію на \$16 млрд. Асобна Анатоль Рубінов адзначыў праект па стварэнні Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка. Важным з'яўляецца і супрацоўніцтва ў палітычнай сферы: «У нас адзіны падыходы ў галіне сусветнай палітыкі. Мы заўсёды дзякуем КНР за пастаянную падтрымку Беларусі ў міжнародных арганізацыях, найперш у ААН». Больш за тое, Беларусь шэраг стаіць на пазіцыі пра ўз'яданне Тайваня з КНР і лічыць гэта неабмежаванай падзеяй, якая павіна адбыцца.

Спікер закрнуў і тэму супрацоўніцтва ў сферы адукацыі, навукі, культуры і вайсковай сферы. Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

# ЗЯМЕЛЬНЫЯ ўЧАСТКІ — НА НОВЫХ УМОВАХ

З першых дзён верасня пачынаюць дзейнічаць новыя патрабаванні пры адбаванні і прадастаўненні зямельных участкаў. Аб гэтым гаворыцца ва Указе кіраўніка дзяржавы ад 5 чэрвеня 2013 года № 258.

Згодна з гэтым дакументам, цяпер зямельныя ўчасткі для будаўніцтва шматкватэрных жылых дамоў будуць прадастаўляцца ў Мінску і абласных цэнтрах толькі камунальным унітарным прадпрыемствам па капітальным будаўніцтве, а таксама юрыдычным асобам — пераможцам конкурсу па выбары забудовшчыка. Указ дае магчымасць вызначыць найбольш выгадны прапановы ад заказчыка (збудовшчыка) па будаўніцтве шматкватэрных жылых дамоў, акрамя жылых дамоў павышанай камфортнасці.

Таксама гэта дасць магчымасць выключыць злоўжыванні пры прадастаўненні зямельных участкаў пад будаўніцтва.

Камунальным унітарным прадпрыемствам па капітальным будаўніцтве, а таксама юрыдычным асобам — пераможцы конкурсу па выбары заказчыка (збудовшчыка) з'яўляюцца заказчыкамі па выкананні праграм дзяржаўнага заказу на будаўніцтва жылых дамоў павышанай камфортнасці.

Ім у частцы будучы даваць без праведзена аўкцыёна на права часовага або пастаяннага карыстання. Што тычыцца зямельных участкаў для будаўніцтва жылых дамоў павышанай камфортнасці, то яны, калі раней, будуць прадастаўляцца па выні-

ках правядзення аўкцыёна. Шматдзетным сем'ям, якія стаяць на ліку маючых патрэбу ў палітычным жыллёвым умоў, зямельныя ўчасткі для будаўніцтва жылля такія па-за чаргой. Пры гэтым такія ўчасткі ў Мінску, абласных цэнтрах і гарадах абласнога падпарадкавання будуць прадастаўляцца шматдзетным сем'ям, які маюць патрэбу ў жыллі ў палітычным умоў, у прыватнасці ў палітычным умоў, у прыватнасці ў палітычным умоў, у прыватнасці ў палітычным умоў.

Акрамя таго, зараз, у адпаведнасці з указам, абавязак за вяроту на дзяржаўную рэгістрацыю гэтых зямельных участкаў ускладаецца выключна на арганізацыю па землеупарадкаванні. Гэта выключыць неабходнасць асабістай прысутнасці грамадзян у тэрытарыяльных арганізацыях па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, а значыць цяпер яны не прапусцяць устаноўленага канкрэтных тэрмінаў для вяроту па ажыццяўленні рэгістрацыйнага дзеяння.


Цяпер дзяржаўная рэгістрацыя стварэння зямельнага ўчастка і ўзнікнення права на яго, выдача пасведчання аб дзяржрэгістрацыі ажыццяўляюцца ў тэрмін не больш за 7 працоўных дзён. У выпадку выканання вялікага аб'ёму працы, неабходнай для ажыццяўлення рэгістрацыйнага дзеяння, яна можа выконвацца ў тэрмін да 14 працоўных дзён.

Указам прадугледжана, што пры прадастаўненні зямельнага ўчастка ў часовае карыстанне або арэнду тэрмінам да аднаго года дзяржаўная рэгістрацыя яго

стварэння і ўзнікнення праваў на яго не ажыццяўляецца, а заключэнне дагавора арэнды зямельнага ўчастка ў пісьмовай форме не патрабуецца. Дакументам удакладняецца парадак прадастаўлення зямельных участкаў для рэалізацыі інвестыцыйных дагавораў, заключаных з нашай краінай. Выкананні будучы абавязаны фарміраваць спісы ўчасткаў (апошняй падтрыманні да наступнага прадастаўлення іх інвестарам). Гэтыя спісы павінны размяшчацца на інфармацыйных стэндах і афіцыйных сайтах выканкамаў.

Зараз указ робіць больш жорсткі патрабаванні на размяшчэнні аб'ектаў нерухомасці на зямлях сельгаспрызначэння і ляснага фонду. Цяпер, калі сапрабодна пабудоваць дом на гэтых землях, трэба будзе ўзгадніць рашэнне з Прэзідэнтам Беларусі. Пры гэтым усталяваныя канкрэтыя вытпадкі, пры якіх не патрабуецца такога ўзгаднення месца размяшчэння зямельных участкаў. Гаворка ідзе аб узвядзенні і абслугоўванні падазменных лінейных збудаванняў (газаправоднаў, нафтаправоднаў, ліній электраперадач, сувязі і іншых збудаванняў), рэканструкцыі лінейных збудаванняў, уключаючы чыгунку і аўтамабільныя дарогі. Сюды адносяцца эксплуатацыйныя свідравіны для здабычы вуглевадарца і прыроднага газу, а таксама збудаванняў і абслугоўвання аб'ектаў нерухомай маёмасці ў межах свабодных эканамічных зон.

Сяргей КУРЧАК.



## ПЕРШЫ АБАРАНКАВЫ...

Смаргонь адвае былою славу сталіцы абаранкаў. 28 верасня менавіта там адбудзецца першы ў гісторыі абаранкавы фэст.

І хоць за права лічыцца радзімай абаранкаў, акрамя Беларусі, змагаюцца і Польшча, і Украіна, даследчыкі ўжо вынеслі свой вердыкт: першапраходцы ў выплканні абаранкаў — адназначна смаргонцы. А горад на Гродзеншчыне можна смела лічыць радзімай папулярнага вырабу. Трэба адзначыць, што гістарычна справядлівае адноўві Вільям Пахлбінк, выдатны навуковец з Падмаскоўя. Ён, аўтар шматлікіх кулінарных бестселераў, замацаваў на паперы слова «абаранак», падкрэсліўшы дамінантную ролю дзяслова «абарыць».

Есць легенды, што абаранкі (або, па-іспанску, абаранкі, баранкі) прыдумалі ў слаўтай мясцовай «Цыганскай акадэміі», якая спецыялізавалася на дрэзюроўцы мядзведзьяў яшчэ ў XVII стагоддзі. Таму першапачаткова кулінарныя вырабы абаранкаў лічыліся выключна дзеля гэтага ляснога звера, а таксама для яго павядоры. У міжваенны перыяд мясцовыя вытворцы абаранкаў у вазы і адпраўлялі не толькі на Гродна і Мінск, але і на Вільню, Маскву. На той час мясцовыя жыхары трымалі 60 пекарняў. На адмысловы тавар попыт не знікаў ніколі.

Кулінарная тэхніка сапраўды мае адметнасці. Цяжка павіна быць заварным. Далей робім то шырокі, то вузкі жгуцікі, якія накручваем на палец. Пасля колападобныя вырабы выпякаем.

28 верасня выпякаць абаранкі будуць не толькі смаргонскія хлебапекі, але і суседзі з іншых раёнаў Гродзеншчыны. З Мінскай вобласці кухары прыедуць таксама.

Генадзь Бычко, намеснік старшыні Сморгонскага райвыканкама, гарантуе, што свята запомніцца на доўга. Як ніяк гэты фэст — сваёасаблівае даніна павагі беларускім традыцыям. Маргарыта СІДАР.

## ПАБУДАВАЛІ АСАБІСТЫЯ КВАТЭРЫ ЗА КОШТ ДОЛЬШЧЫКАЎ

Аб гэтым паведамліў БЕЛТА ў Міністэрстве ўнутраных спраў Беларусі.

Першыя скаргі забудовшчыкаў аднаго з грамадскіх аб'яднанняў Мінска пачалі з'яўляцца больш як год таму. Людзям не падабаўся хуткі і беспрэцэдэнтны рост цэн на кватэры. Міліцыя правяла адукацыйную праверку, і высветлілася, што за 20 гадоў існавання аб'яднання ні адзін з яго кіраўнікоў не заплаціў ні капейкі ў якасці ўзносу. Больш таго, на пасяджэннях кіруючага органа неадраўнавава прымаўся рашэнні аб аплаце адраўнавальных паслуг членам штаба аб'яднання, а таксама аб прадастаўненні «сваім» людзям беспрэцэдэнтных пазык.

Паводле інфармацыі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС Беларусі, пяць членаў штаба, атрымаўшы пазыкі ў памеры больш як ВР1 млрд, пабудавалі асабістыя кватэры за кошт дольшчыкаў. На сёння ў дачыненні да іх узбуджаны крымінальныя справы па арт. 426 Крымінальнага кодэкса (перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў). Ім прагражае да дзесяці гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Акрамя таго, гэтыя асобы абавязаны кампенсаваць суму ўрону дольшчыкам.

У МУС адзначылі, што многія злачынствы ў сферы будаўніцтва ўчыняюцца з-за неадраўнавальнай палітыкі цэнтралізаванна ў будаўніцтве галіне, што дае магчымасць надбасрабумленню забудовшчыкам атрымаць звышпрыбытак за кошт дольшчыкаў.

## ЭЛІТНЫ КОРМ НЕ НА КАРЫСЦЬ

Факты нерацыянальнага і безгаспадарчага выкарыстання насення сельскагаспадарчых культур высокіх рэпрадукцый выяўлены супрацоўнікамі камітэта дзяржаўнага Гомельскай вобласці, які правёў праверкі ў гаспадарках, што займаюцца вытворчасцю насення элітных гатункаў сельскагаспадарчых культур.

Высветлілася, што з-за недахопаў пры планаванні аб'ёмаў закупа насення на ўзроўні сельгаскарчаў, пры наяўнасці на Гомельшчыне насення высокіх рэпрадукцый, сельгасарганізацыі выкарыстоўвалі насенне, неадпаведнае стандарту, што ўрэшце негатыўна адбілася на ўраджайнасці збожжавых і зернебабовых культур. У цэлым па вобласці на пасев ураджко 2013 года гаспадаркамі было выкарыстана амаль 813 тон неканцэсійнага насення збожжавых культур (0,7%), насення нізкіх рэпрадукцый — 6024 тоны (5,7%).

У той жа час эксперыментальная база «Уваравічы» Буда-Кашалёўскага раёна і эксперыментальная база «Крынічана» Мазырскага раёна насенне высокіх рэпрадукцый скаर्मліваў мацней. Так, першае прадпрыемства летас скаर्मліваў жытём 77 тон насення эліты і суперэліты агульным коштам больш за 322 тую рублёў. Сёлета ў лютым на корм скаціне было выкарыстана 6,5 тоны насення лубіны першага года размнажэння коштам 35,4 міль рублёў. Акрамя таго, у студзені-лютым на Навабеліцкі камбінат хлебапрадуктаў для перапрацоўкі здадзена 102 тоны суперэліты азіймай пшаніцы гатунку «Сюіта». Аналагічныя факты Камітэтам дзяржаўнага Гомельскай вобласці выяўлены і на эксперыментальнай базе «Крынічана». З ураджко мінулага года на корм жытём было выкарыстана 671 тона збожжа — эліты азіймага трыцкале, жыта, яравога ячменю і аўса; здадзена на перапрацоўку хлебакамбінатам 1365 тон збожжа эліты азімага трыцкале гатунку «Вальтарыя».

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## НЕ ХАПІЛА АРГУМЕНТАЎ — ДАСТАЎ АБРЭЗ

У міліцыю паступіла паведамленне, што ў адным з прыватных дамоў у пасёлку Азрышча пад Мінскам грамадзянін пагражаў абрэзаць паліўнічкі стрэльбы. На месца здарэння быў накіраваны аўтапатруль атрада міліцыі асаблівага прызначэння, які нёс службу ў Першамайскім раёне сталіцы.

Па прыбыцці ўсхваляваны мужчына патлумачыў: падчас «высветлення адносін» са знаёмым дайшло да таго, што апошні прыставіў да яго галавы абрэз. Гэтага грамадзяніна тут жа затрымалі. Ён быў нападлітку і адразу ж пачаў сьвярдзюць, што ніякай зброі ў яго няма. Аднак хутка памянёны абрэз быў знойдзены. Яго і пяць патронаў спрабавалі схаваць на агародзе.

У гэты ж дзень нараду АМАП, які ахоўваў правапарадак у Лошыцкім садава-парковым комплексе, паступіла просьба аказаць дапамогу ваеннаслужачым унутраных войск, што неслі непадальскіх службу. На месцы «амапаўцы» убачылі, як нецяроўны малады чалавек спрабуе нешта «даказаць» салдатам, размахваючы перад тварам апошніх нажом. Хутка на руках грамадзяніна ўжо былі наручнікі. Дарэчы, у кішні 24-гадовага затрыманага быў знойдзены патрон калібру 7,62 мм.

Сяргей РАСОЛЬКА.

## АТРЫМАЛА АПЭКІ З-ЗА... ХАЛАДЗІЛЬНІКА

У Мінску з-за ўспышкі газапаветранай сумесі на кухні пацярпела жанчына. Прычына здарэння высветляецца аднак, згодна з папярэдняй версіяй, віной траўміравання гаспадыні кватэры шматпавярховіка па вуліцы Варанянскага стаў... халадзільнік.

Як было ўстаноўлена, жанчына проста адчыніла дзверцы халадзільнага аграгата імпартнай вытворчасці 2007 года выпуску. У гэты момант і адбылася ўспышка газапаветранай сумесі, у выніку якой гаспадыня дзвухдзяцей кватэры атрымала апекі твару, шыі, грудзей першай-другой ступені. Пасля агляду брыгады хуткай медыцынскай дапамогі яе даставілі ў бальніцу. Маркуецца, што адбылася ўспышка сумесі ізабутану (хладагенту халадзільніка) з паветрам.

## ЗАТРЫМАЛІ ГАЛТАЎНІКА

Увечары патрулю атрада міліцыі асаблівага прызначэння ГУУС Мінгарвыканкама перадалі трызвычайнае паведамленне: у кватэры па вуліцы Данілы Сердзіча прымусява ўтрымліваюць дзячынцу...

На месцы «амапаўцы» быў ужо праз пару хвілін. Увайсці ў кватэру ім дапамаглі работнікі МНС. Унутры жылыя быў затрыманы 49-гадовы мужчына, які, як аказалася, пад пагарзай выкарыстання фізічнай сілы здзейсніў гвалтоўны дзеянні ў дачыненні да пацярпелай. У самага затрыманага была рэзанан рана ў вобласці локця. Медыкі аказалі яму дапамогу, пасля чаго мужчыну даставілі ў дзяжурную часць Фрунзенскага РУУС.

Сяргей РАСОЛЬКА.

# ПАНІКА НЕ АДБЫЛАСЯ

Калі пачнуцца, міжволі падумаў: «Трэба сцягнуць па дарозе на працу аб'ядноўдзіць месцы, дзе ёсць абменнікі, — там, напэўна, будзе чэргі». Але нічога падобнага я не ўбачыў, калі выйшаў з хаты. Людзі такія самыя, як і раней, горад на месцы. Ужо ў рэдзкіх вырашчываюць вынікі новых таргоў на біржы і, калі курс долара паднімецца яшчэ, прайсцёцца па абменных пунктах. Рост «амерыканца» яшчэ на дзесяць рублёў да 9030 (пасля трыццацірублёвай «надбавкі» ў аўтароў) стаў для мяне зялёным святлом ва ўсіх сэнсах.

## «Жах»

Да гэтага я паспеў паглядзець, што пішучы людзі пра «страшныя працы 9-тысячнай столі» на форумнах. Абмеркаванне, як звычайна, паступова перайшло з прадмета размовы на асобы. Аднак і сярэд сваркі «каментатары» падкідалі цікавыя думкі. Праціўнікі пазіцыі «А-а-а! Жак! Долар каштуе ўжо ў сярэднім 9070!» альбо не бачыў у паслабленні рубля неспадзяванкі (маўляў, расіяне сваю валюту абязцэняваюць, значыць, і нас гэта павіна было закрануць), альбо лічыць, што панікаваць, як у 2011-м, ніхто не будзе, бо зараз высокая стаўка па рублёвым дэпазітам. Атрымліваецца, што беларусы на гэты раз павінны паважаць сябе больш спакойна. Зараз праверым.

## «Усё як звычайна»

Адзін з абменнікаў калія сталічнага ЦУМа павінен быў васьмь адчыніцца пасля тэхнічнага перапынку. З-за пачасціла паспець першым у чаргу. Бліжэй да адкрыцця падшылі яшчэ чалавек дзесяць. Шмат хто прабягаў мі-

## Спорт

# «ЗА

Цяжкі хлеб

ЗИМА — СКЛАДАНАЯ, ВЯСНА — КАРОТКАЯ, АЛЕ ЁРАДЖАЙ — ДОБРЫ

Раённыя «Дажынкi» на Ратушняй плошчы Ня-свіжа сабралi шмат гасцей. У першых радах ся-дзелi «віноўнікi» свята — лепшыя хлебавары.

На сёлетні ўраджай працавалi ўсе — ад механiза-тара да кiраўніка гаспадаркi: падрыхтоўка пачалася лiтаральна пасля раённых «Дажынак-2012». Зiма ў гэтым годзе была складаная, а вясна кароткая — умовы надвор'я не спрыялi будучаму ўраджaju. Давялося перасяваць азімнiя культуры на плошчы 2,3 тыс. гектараў яравымi. «Усё гэта дадало клопатаў i хвалюваннaj хлебаварам, — прызнаўся старшыня райвыканкама Иван Крупок. — Але цяж-касцi дапамагалi сабрацца, каб правесцi пасяўную i сцiслыя тэрмiны. Страцiць ураджай было нельга, бо гэта не толькi харчовая бяспека дзяржавы, але i харчовая база для жывёлагадоўлi».

Добра падрыхтавалiся i да самога жнiва: своеча-сова адрамантавалi камбайны (а iх у раёне 125) i зер-неасушальныя комплексы. Усё гэта дазволiла ўораць пасевы за 16 дзён i намалаццi 134 тыс. 280 тон зер-невых. Сярэднaja ўраджайнасць па раёне складала 60,1 цэнтнера з гектара. Летась яна была вышэй — 68,1. Але вынiкi радуць, бо такi вал удалося атрымаць у тэ-рцi раз за ўсю гiсторыю Нясвiжчыны. У раёне ўжо цалкам разлiчылiся з дзяржаўным заказам. А ён, дарэчы, немалы: 25 тысяч тон.

Падчас раённага свята «Дажынкi» лепшыя работ-нiкi атрымалi дыпломы, падзякi i грашовыя прэміi ад 3 да 5 млн рублёў. Сем экiпахаж камбайнаў намалаццi звыш 2 тыс. тон зерня, 69 — больш за тысячу. Бя-спрэнчым лiдарам стаў камбайнер адкрытага акцы-янернага таварыства «Сейлавічы» Вячаслаў Хвiцко (намалаццi 2 тыс. 464 тоны зерня). Экiпах камбайна ў складзе Андрэя Барана i камбайнера Мiхаiла Мароза з СВК «Гарадзья» — на другiм месцы. Дружны тан-дэм працуе на жнiве 9-ы сезон. Мiхалi свой, тутэйшy, вучыцца ў Беларускам аграрным тэхнiчным унiвер-сiтэце, але падчас летнiх канiкулаў працуе на хлебнай нiве. Праўда, летась экiпах намалаццi больш, але з «папраўкай» на сёлетняе надвор'е Андрэй i Мiхалi лiчаць, што папрацавалi нядрэнна.

Гаспадаркi Нясвiжскага раёна адрозняваюцца па большай частцы зямлi. Пры падвядзеннaj вынiкаў спарэнт-ства ўлiчана, безумоўна, i гэтая асаблiвасць: iх раз-дзялiлі на дзве групы. У першaj пераможцам стала ААТ «Новае жыццё».

— Мы i раней не былі апошнiмi ў раёне, — запэўнiў Андрэй Казiмiравiч. — Дапамагае трымаць марку захаванне тэхналогiй, выкарыстанне новых падыходаў у земляробстве: цесна супрацоўнічаем з Навукова-практычным цэнтрам па земляробстве, iнстытутам аховы раслiн.

У другой групе лiдарам стала ААТ «Сейлавічы». Таццяна ЛАЗОУСКАЯ

НА СВЯТА — ПА НОВЫХ ДАРОГАХ

Жыхары i гасцi Жлобiна прыедуць на рэспублi-канскае свята «Дажынкi» па новых дарогах. За-раз адбываецца рамонт асфальтавага пакрыц-ца на апошнiх кiламетрах гарадскiх вулцi.

Усёго пакрыццё будзе заменена на 26 км. Дарэчы, звычайна на працягу года толькi 2 км вулцi горада атрымалi новы асфальт, а на астатнiх праводзiцца ямчыны рамонт. Дарожнiкi працуюць у тым лiку i ўначы, каб не ствараць вялiкiх праблем для руху транспарту. Адначасова на ўладкаваннi дарожнiх участках вядзецца будаўнiцтва тратуарай.

Падрыхтоўка да рэспублiканскага фестывалю да-памога Жлобiну вырашiць праблему вялiкагрузных аўтамабiляў. Цяжкi транспарт, якi накіроўваецца на БМЗ, цяпер не будзе звязджаць у цэнтр горада — дзялё гэтага прызначана iншая дарога. Адначасова на галоўнiх узездах у Жлобiн з'явяцца новыя знакi, зробленыя па спецыяльным праекце. На адным з iх ўсталявана бетонная стала вышыней 12 метраў з геральдычнай сiмволiкай горада — металiчнай лад-дзёй.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЯБЛЫЧНЫ РАЙ: КУДЫ ПАДЗЕЦЬ УРАДЖАЙ?



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На васьмi з паловаю садоўных гектарах фермера расце 1250 пладаносных дрэў. З некаторых яблынь ураджай можа даходзiць ад 700 кiлаграмаў да тоны. Не дзiў-на, бо вага некаторых пладоў дасягае трохсот грамаў. А яблык яшчэ наліваецца, расце, мацнее.

— Сярэднi ўраджай майго саду сёлета — 300-400 тон, — кажа гаспадар. — Атры-малася так, што ўсе клiматычныя умовы спрыялi гэткаму ўраджaju. Хвалююся, што восеньскiя вятры могуць нашкодзiць саду, i зламаных дрэў можа быць яшчэ болей.

У Лагойскім райспажыўсаюзе спраўдi вядоўць пра яблычны ўраджай Сяргея Штатцага i гатовы набыць у фермера i таварныя яблыкi, i антонуаку для замочкi. А нetaварную садавіну будуць набываць нават у неабмежаванай колькасцi. Гэтымi днямi першыя тоны «вiтамінаў» ужо вывезены з Саўдзенеўскага саду на харчовыя камбiнаты.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Лагойскi раён.

ДАПАМОГА З НАДЗЕЯЙ НА ПЕРСПЕКТЫВУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У прэсе была iнфармацыя, што, магчыма, у Беларусi будуць распрацоў-ваць сiстэму страхавання ад беспрацоўя. На якой стадыi знаходзiцца цяпер гэтая пытанне?

— Паводле нашага канададзства, стра-та працы адносіцца да таго страхавога вы-падку, пры яким грамадзяне забяспечва-юцца адпаведнага страхаваннaj выплатай па дзяржаўным страхаваннi — дапамогай па беспрацоўя. Такая выплата ажыццяўляец-ца за кошт сродкаў дзяржаўнага пазабюд-жэтнага фонду сацыяльнай абароны на-сельнiцтва, якi, у сваю чаргу, фармiруецца з абавязковых адлiчэнняў наймальнiкаў. Сёння ў сiстэме сацыяльнага страхавання ад беспрацоўя ў нашай краiне iснуюць нор-мы, сёння ж i ў мiжнароднай практыцы, а менавіта: памер дапамогi хаця i ўмоўна, але прывязаны да заробатнай платы. За-лежыць ён i ад прычыны страты працы, працiгласцi беспрацоўя, наяўнасцi ў ча-лавека ўтрыманцаў. Памер максiмальнай дапамогi ў нас абмежаваны двюма база-вымi велiчынамi i не залежыць ад аб'ёму ўнесеных страхавых уносаў i страхавога стажу беспрацоўнага.

Для краiн з высокiм даходам характэр-ны сiстэмы страхавання, пры якiх перыяд аплаты страхавых уносаў дасягае для за-страхаванага сямi гадоў. З улікам iснуючай практыкi, Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны на гэтым этапе лiчыць немагчы-мым укараненне ў нашай краiне дзяржаўна-га страхавання ад беспрацоўя, бо палiтыка занятасцi павiнна быць скiравана менавіта на стымуляванне хутчэйшага працаўладка-вання беспрацоўных, а не павышэнне памер-аў выплаты тым, хто часова без работы.

— Якiя стандарты ў галiне сацыяльна-га страхавання ўкаранены ў Мiнску? Як яны выконваюцца?

— У сталiцы выкананы стандарты ў сфе-ры сацыяльнага абслугоўвання насельнiц-тва, прынятыя адпаведна паставоў урада яшчэ ў 2003 годзе, створаны 9 тэ-рытарыяльных цэнтраў — у кожным адмi-нiстрацыйным раёне i гарадскi. Зладжаная праца цэнтраў, а таксама ўкараненне новых формаў сацыяльнага абслугоўвання дзавя-ляюць задавальняць усё асноўнaja патроби чалавека, якi апынуўся ў цяжкiм жыццёвым стане. На рэалiзацыю праграмы развiцця сацыяльнага абслугоўвання ў Мiнску сё-лета выдзелена 149,831 34 млрд рублёў. Што ўключае праграма? Гэта штомесечныя выплаты да пенсiй асобным катэгорыям, кампенсация затрат на рамонт кватэр ветэ-ранам, забяспечэнне бяспечных умоў пра-жывання iнвалiдаў, ветэранай, падтрымка ветэранскiх арганiзацый i iншае.

Праграма прадугледжвае таксама пад-трымку дзядзi i моладзi. Напрыклад, толькi на даплаты поўнага кошта пуцёвак на азда-раўленне дзядзi ў лагерах сёлета выдат-кавана 3,562 9 млрд рублёў з мясцовага бюджэту. Дапамога аказваецца iнвалiдам першай групы, iнвалiдам-калясачнiкам, непрацуючым iнвалiдам другой групы, калi iм больш за 70 гадоў, а памер пенсiі не пера-вышае 1,5 бюджэту працягнутага мiнiмуму, многiя катэгорыі на бясплатнай цi часткова аплачываемай аснове забяспечваюцца паслу-гамi сацыяльнага транспарту. На рэалiзацыю гэткага мерапрыемства з бюджэту горада сё-лета выдзелена 7,762 3 млрд рублёў.

Сёлетняй вясной ў горадзе стартуваў новы сацыяльны праект «Унiверсiтэт трэця-га ўзросту» дзеля павышэння сацыяльнага статусу, творчай актывнасцi i якасцi жыцця пажылых. Праект гэты рэалiзуецца сумес-на з грамадскiм аб'яднаннем «Беларуская асацыяцыя сацыяльных работнiкаў» пры фiнансавай падтрымцы нямецкага фонду «Памяць, адказнасць, будучыня» i мiжна-роднага аб'яднання «Узаемаразуменне». У межах гэтага праекта пры нашых цэнтрах адкрываюцца факультэты iнфармацыйных тэхналогiй, замежных моў, сацыяльнай ра-боты.

Дзейнiчаюць праекты дапамогi студэнтаў па надомным абслугоўваннi, па прадастаў-леннi паслуг персанальнага памочнiка iнва-

лiду, па дапамозе калясачнiкам, адкрыты сацыяльныя аптэкi i сацыяльныя цырульнi. Усё большы размах набывае ў сферы сацы-яльнай дапамогi валандзёрскi рух.

— Як у сталiцы ажыццяўляецца ад-расная сацыяльная дапамога? На каго ў першую чаргу яна разлiчана?

— Адрасная сацыяльная дапамога, па-водле адпаведнага ўказа Прэзiдэнта, на-кiравана на падтрымку аб'ектыўна нiзкiх даходаў насельнiцтва на ўзроўнi бюджэту працягнутага мiнiмуму, аказанне дапа-могi ў цяжкiх жыццёвых сiтуацыях, якiя парушаюць нармальную жыццядзейнасць. Такая падтрымка даецца ў выглядзе што-месячных, аднаразовых дапамог, забес-

палiтыка занятасцi павiнна быць скiравана менавіта на стымуляванне хутчэйшага працаўладкавання беспрацоўных, а не павышэння памераў выплат тым, хто часова без работы.

пачэння прадуктамі харчавання дзядзi першых двух гадоў жыцця. Адрасная дзяр-жава дапамагае i асобным катэгорыям грамадзян. Напрыклад, iнвалiдам трэцяй групы i дзедзям да 18 гадоў, не прызнаным iнвалiдамі — на аплату тэхнiчных срод-каў рэабiлітацыі, iнвалiдам першай групы i сям'ям, што выхоўваюць дзiця-iнвалiда з чацвёртай ступенню страты здароўя.

Толькi за першае паўгоддзе адрасная дзяржаўная сацыяльная дапамога прада-стаўлена амаль 12 тысячам грамадзян. Ся-рэрднi памер штомесечнай дапамогi на ад-наго атрымальнiка ў Мiнску склаў больш за 190 тыс. рублёў, аднаразовай сацыяль-най дапамогi — больш за 900 тысяч. Асноў-ныя атрымальнiкi — гэта няпоўнiя i шмат-дзедзныя сям'і, што гадуюць непаўналетнiх дзiецi, сем'і, што выхоўваюць двойнатка i больш дзiецi.

— А колькi, дарэчы, сёння зарабляе сярэднестатыстычнi мiнчанiн?

— Па вынiках першага паўгоддзя ўзро-вень сярэднямесячнай зарплаты ў сталiцы склаў 6,189 млн рублёў (па рэспублiцы — 4,7709), у тым лiку за чэрвень — больш за 6,600 млн, або прыкладна 758 долараў ЗША. У параўнаннi з папярэднiм годам рост склаў 47 працэнтаў, рэальная зарплата з улікам iндэкса росту спажывецкiх цэн уз-расла больш чым на 21%. Натуральна, пры гэтым варта памятаць, што ўзровень зар-платы вар'іруецца па відах дзейнасцi: ад 4,0465 млн рублёў у адукацыі да 7,4095 — у будаўнiцтве.

— Ахова працы на нашых прадрпры-ствах, вытворчы траўматызм — пра што яны гавораць?

— Адразу скажу, што за студзень — лi-пень гэтага года знiжаны паказчык траў-матызму са смертных i цяжкiх выходамi. Але, хаця гэтыя паказчыкi i змяняюцца, дзяржаўнi iнспектарам працы клопатаў хапае. Асноўныя прычыны няшчасных здар-энняў на вытворчасцi — гэта, традыцый-на, парушэннi пацярпелым працоўнай i вытворчай дысцыплiны, патрабаваннaj прававых i тэхнiчных нарматыўных актаў. Яны даюць кожны тэцi няшчасны выпа-дак. Больш за 26% здарэннaj адбываецца з-за невыканання кiраўнiкамі i спецыялiс-тамі iх абавязкаў па ахове працы. Прычына кожнага чацвёртага здарэння — неасця-рожнасць самога пацярпелага.

Характэрна, што асноўныя парушэннi зака-надаўства аб ахове працы, якiя дапускаюцца наймальнiкамі, не патрабуюць нейкiх значных матэрыяльных выдаткаў. Вельмi часта мы ба-чымы, што ў многiх арганiзацый элементарна адсутнiчае комплекснае падыход да кiравання сiстэмай аховы працы або гэтая сiстэма уво-ле адсутнiчае, хаця яна павiнна пастаянна ка-роціравацца i кантралювацца. Рэальны ўплыў на знiжэнне ўзроўню траўматызму можна ака-заць толькi шляхам забеспячэння выканання наймальнiкамі i самiмi работнiкамі сваіх непа-срэдных абавязкаў па ахове працы.

— Наша беларуская традыцыя грунту-ецца на тым, што старыя павiнны быць

дагледжаны дзедзямi, i, дай Бог, каб так было ва ўсiх. Але ёсць, i, вiдавочна, ня-мала проста адзiнокiх, якiм i ў краму, i па пенсiю цяжка схадзiць, але ад сацы-яльных устаноў яны адмовяцца... Цi ў традыцiі тут справа? Што змяняецца ў вырашэннi гэтай праблемы?

— Пытанне спраўдi складае і ва-жнае. Але зрухi ёсць, i зрухi iстотныя, пачат-кам якiх стала пастаянна ўрада краiны аб правядзеннaj эксперыменту па ўкараненнi новых формаў сацыяльнага абслугоўвання. Месцам правядзення такога эксперыменту быў выбраны Мiнск.

Калi каротка, адзiнокi чалавек, якому больш за 70 гадоў, або сям'я заклучае з устаноў нашай сiстэмы дагавор пажыц-цёвага ўтрымання, паводле якога перадае сваё жыллё ва ўласнасць горада Мiнска i цяпер як атрымальнiк рэнты пераходзiць на дзяржаўнае ўтрыманне ў годных умо-вах (пяцiразовае харчаванне, медабслугоў-ванне) з захаваннем сваёй пенсiі i рэнтай у памеры ад 1 да 3 базавых велiчынь.

Ёсць i iншы варыянт: грамадзянiн пра-жывае на сваёй жылплошчы, але таксама знаходзiцца на дзяржаўным забеспячэннi, а пасля яго смерцi гэтае жыллё пераходзiць дзяржаве. Высоковы рабiць, магчыма, ра-на, але пачатак ужо зроблены. Безумоўна, справа гэта наколькi важная, настолькi i па-чалавечы дэлiкатная. Кожны чалавек, проста пажылы або з абмежаванымi магч-ымасцямi, павiнен знаходзiцца ў камфортным асяроддзi, i такія ўмовы мы павiнны ства-раць у самiм горадзе. Гэта i безбар'ернае асяроддзе, i устаноўка лiфтаў у метро i пан-дусаў ва ўзводзiмых i дзе трэба — у раней пабудаваных жылых дамах, i магчымасць карыстацца транспартам i г. д.

Калi ўлiчыць, што ў Мiнску пражывае ка-ля 120 тысяч iнвалiдаў, пастаянна павялiч-ваецца колькасць людзей пажылых, — дык ж не келья наш абавязак рабiць усё дзеля таго, каб iх якасць жыцця была на самым высокiм узроўнi.

Пятро РАМАНЧУК.

Глыбiнка

«ВЁСАЧКА МАЯ, МАЯ ЧАРАЎНІЦА...»

У фiнале ўжо традыцыйнага конкурсу «Уладар сяла», якi адбудзецца ў рамках рэспублiканскага фестывалю-кiрмашу «Дажынкi-2013», Гродзеншчыну прадставiць сям'я Ясемчык з вёскi Дзеравянчыцы Слонiмскага раёна — Мiкалай, Наталля i iх дзiецi Ілья, Мiкiта i Дамiнiца ва ўзросце ад трох да дзедзiці гадоў. Яны перамаглі на абласным этапе гэтага сямейнага сельскагаспадарча-га праекта, якi прайшоў у агракультурным комплексе «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы».

Мiкалай Ясемчык працуе механiза-тарам на сельгаспрадпрыемстве «Пе-раможда», Наталля — памочнiк выха-вальнiка ў дзiцiнчым садку. У конкурсе «Уладар сяла» удзельнiчаюць у другi раз: летась у вобласцi занялi трэцяе месца, i вось — перамога. Для гэтага трэба было паказаць не толькi спрыт у расплёўццi i рубцы дрoў, выбрае кухоннай дошкi з дапамогай толькi сяркi, уменнi запрэгчы i распрэгчы каня, у спартыўнай эстафеце, але i заслужыць сiмпатый журы творчымi здольнасцямi ў конкурсе «Даваеца пазнаёмiцца», а таксама вiдзаролі-кам-прэзентацыйнай свайго падворка. Ясемчыкi першынствавалi ў чатырох конкурсах з шасцi. Дарэчы аказалiся i звычайкi ў прысядзiбнай гаспадарцы (каровы, конi, гусi, авечкi), i хобi На-таллi, якaj спывае ў мясцовым хоры.

«На свеце няма нiчога больш важ-нага, чым сямейнi ачаг, сагрэты да-бром», такое ў Ясемчыкаў жыццёвае крэда.

УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ «УЛАДАР СЯЛА» СПЯВАЛІ, ПІЛАВАЛІ ДРОВЫ, ЗАПРАГАЛІ КАНЯ І ПАКАЗВАЛІ ВІДЭАРОЛІКІ ПРА СВАЕ ПАДВОРКІ



Прычым удзельнiкi конкурсу рас-павядалi не толькi пра сябе, але i пра родныя мясцiны, сваіх продкаў i славу-тых землякоў. Напрыклад, сям'я Шы-манчук са Свiслацкага раёна (Андрэй, Наталля, дзiецi Арцём i Карына) гана-рыцца тым, што iх маленькая вёска Якушоўка вядома на ўвесь свет, бо тут жыў Кастусь Калiноўскi. А Мар'ян i Ірына Тункель з вёскi Большыцкi Во-ранаўскага раёна пазнаёмiлі не толькi са сваімі сынамі Аляксандрам, Вадзi-мам i Арцёмам, але i з генеалагiчным дрэвам сям'і — бацькамі, дзядзямi i прадзедамі.

— У нас лiтоўскiя каранi, польская кроў, а жывём на прыгожай беларус-кай зямлi. I трэба абавязкова шана-ваць сваіх продкаў, бо гэта сувязь мiнуўшчыны, сучаснасцi i будучынi, — зазначае Ірына Тункель.

На другiм месцы ў агульным заліку абласнога конкурсу аказалася сям'я Якмiчых з Масцюшчыны. Сяргей — апэратар па шутчым асемяненнi ў фiліяле «Мастоўскi купчыч» таварыства «Агракамбiнат «Скiдальскi», Вольга кiруе аддзяленнем паштовай



связі ў аграгарадку Дубна. Кажуць, што розныя сямейныя конкурсы для iх разам з дачкамі Кацярынай i Па-лінай — у радасць, падстава разам павесялiцца. Некалькi разоў удзель-нiчалi ў раённым конкурсе «Уладар

сяла», а цяпер узышлі на абласны п'едэстал.

На трэцiм месцы — сям'я Талочка з Ваўкавыскага раёна (Валянцiн, Ганна, дзiецi Валерыя i Алесь). Валянцiн — мастацкi кiраўнiк у Вярэйкаўскiм цэн-тры культуры i адпачынку, Ганна пра-цуе педагогам-псiхалагам у мясцовай школе i дзiцiнчым садку. Пазнаёмiліся яны каля купальскага вогнiшча, разам ужо каля дванаццацi гадоў, але ра-мантычнага настрою не страчваюць, пра што сведчаць вершы i песнi су-меснага аўтарства. Менавіта iх мовай сям'я Талочка прадставiла ў Каробчы-цах сваю «вiзiтку».

Увогуле галоўнымi дзeючымi асо-бамi гэтага спаборнiцтва i адначасо-

малася, так бы мовiць, двайным: ме-навіта ў дзень правядзення конкурсу яны адзначылі пiягоддзе вяселля. А Раецкiя з вёскi Нёўда Навагруд-



скага раёна (Сяргей, Настасся i сын Аляксей) не адмовiліся ад конкурсных выпрабаваннaj, нягледзячы на хуткае паўненне ў сваёй сям'і.

Самай шматдзетнай на конкурсе ў Каробчыцах была сям'я Кушнярэвіч з пасёлка Астрына Шчучынскага раё-на (Аляксандр, Таццяна, дзiецi Давiд, Рувiм, Павел, Мiлана i Эля).

— У кожнага з дзетак свой адмет-ны характар, але нас яднаюць дабры-ня i ўзаемапавага. А яшчэ працаві-тасць — у кожнага свае абавязкi па гаспадарцы. Як жа гэта здарова жыць у вялiкай сям'і! — кажа Таццяна Куш-нярэвіч.

Верагодна, неўзабаве гэтая сям'я папоўнiцца: Аляксандр i Таццяна пла-

нуюць узяць на выхаванне прыёмнае дзiця.

Вось такія яны, сённяшнiя ўла-дары сяла ў Прынямоннi. Дарэчы,



падтрымаць iх у Каробчыцы завіталi мiнулагоднiя пераможцы абласнога этапу, а затым i рэспублiканскага фi-налу на «Дажынках» у Горках — сям'я Скорб з аграгарадка Дэмбрава Шчу-чынскага раёна (Дзмітрый, Алена, дзiецi Дыяна i Аляксандр). Дзмітрый працуе аграномам у сельгаскаапера-тыве «Дэмбрава», Алена — настаў-нiцай пачатковых класаў у тутэйшай школе. Яны не з тых маладых спе-цыялістаў, якiя пасля размерчавання ў сельскую мясцовасць адлiчваюць днi да сканчэння абавязковага тэр-мiну адрацоўкi, быццам салдаты да «дэмбелю». Не, нiкуды з'язджаць не збраюцца. Каля дома з усiмi вы-годамi, якi прадставiла маладой сям'і гаспадарка, Алена разводзiць кветкi (сапраўдны разарый), Дзмітрый да-глядзе за садам, а нядаўна закончыў будаваць лазню.

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА



Кампус

АД МАР — ДА РЭАЛЬНАСЦІ

Гэты навукавы год пройдзе ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі пад знакам падрыхтоўкі да 50-гадовага юбілею ВУНУ. Між іншым, рыхтавацца да дня нарадзання тут пачалі ўжо даўно і нядаўна распрацавалі цэлую праграму «50 ідэй да юбілею».

а таксама сама прызёраў і пераможцаў рэспубліканскіх алімпіяд. З кола залічаных на першы курс дзённай бюджэтнай формы навучання больш як 63% маюць у суме за тры сяртыфікаты і дакумент аб адукцыі 300 балаў і больш. Усяго ў гэтым годзе студэнтамі дзённай формы навучання стала больш як 2000 маладых людзей: 1110 першакурснікаў будучы навучацца за кошт бюджэту і 907 — за ўласныя сродкі. Сярэдні конкурс склаў 1,5 чалавека на месца, а на асобныя спецыяльнасці — 4 чалавекі.

Пераможца конкурсу эсэ Марыя Марчук сваю мару ўваасіла ў жыццё — стала студэнткай БДУПР. Набрашы ў суме за тры сяртыфікаты і сярэдні бал дакумента аб адукцыі 386 балаў, Маша паступіла на самую запрабаваную ў абшчэнасці спецыяльнасць «Інфарматыка і тэхналогіі праграмавання» факультэта камп'ютарных сістэм і сетак. Між іншым, паўпраходны бал на гэтую спецыяльнасць склаў 375 балаў!

Прызёры конкурсу Раман Сітквіч і Мікіта Чайчыц таксама сталі студэнтамі бюджэтнай формы навучання. Раман абраў спецыяльнасць «Электронныя і інфармацыйна-кіруючыя сістэмы фізічных установаў», дзе рыхтуюць спецыялістаў для першай беларускай АЭС, а Мікіта — перспектыўную спецыяльнасць «Праграмуемія мабільныя сістэмы». Абедзве гэтыя спецыяльнасці былі адкрытыя толькі ў гэтым годзе і прыём на іх ажыццяўляўся ўпершыню.

Надзея НІКАЛАЕВА



ГЭТА НЕ ПАВІННА ПАЎТАРЫЦЦА!

Супрацоўнікі Дзяржаўнаіспекцыі рэзас са школьнікамі правялі ў Гродне акцыю памяці аб дзецях, якія загінулі ў дарожна-транспартных здарэннях.

На вуліцы Горкага быў утвораны «жывы калідор»: школьнікі ў святлоадбівальных камізэльках трымалі запаленыя свечкі і плакаты з імёнамі, прозвішчамі, узростам і днём гібель 63 непаўналетніх, якія сталі ахвярамі ДТЗ на дарогах Гродзеншчыны за апошнія дзесяцігоддзі. Да аўтамабіляў, што праязджалі праз «жывы калідор», павязваліся стужачкі колеру святлафора, а прадстаўнікі прыватнага і каталіцкай царквы праводзілі асвячэнне гэтых машын. Гучаў аўдыяролік з заклікам зрабіць усё, каб трагедыі на дарогах не паўтарыліся. Напрыканцы ў неба падняліся белыя шары.

Такія акцыі адбыліся таксама ў Лідзе, Слоніме і Смаргоні. Барыс ПРАКОПЧЫК.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 05.10.2013 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, просп. Независимости, 11/1, 2 этаж, конференц-зал.

Организатором аукциона является республиканское унитарное предприятие «Отель «Минск», находящееся по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11.

- 1. Помещение № 40 арендуемой площадью 3,6 кв.м на первом этаже в здании по просп. Независимости, 11/2 (литер Б 7/к) в г. Минске; с центральным отоплением, водо- и электроснабжением; срок аренды — 3 года; начальная цена продажи — 77 400 рублей; размер задатка — 7 700 рублей; целевое использование — хранение инвентаря и использование в хозяйственных нуждах; ставка арендной платы за 1 кв.м — 258 000 рублей.

Документы на участие в аукционе принимаются с 05.09.2013 по 04.10.2013 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, просп. Независимости, 11/2, каб. 229. Документы, поданные после 16.00 04.10.2013, не рассматриваются.

Предоставляет копию платежного документа о перечислении задатка. Помимо указанных документов: - физическое лицо предьявляет документ, удостоверяющий личность; - индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации; - юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, в заявлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, номера и срока действия разрешения.

Трастбанк ЗАО «Трастбанк» 220035, г. Минск, ул. Игнатенко, 11

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 года

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2013 год, 2012 год. Includes sections for АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, and КАПИТАЛ.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ о прибыли и убытках за январь-июнь 2013 года

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.07.2013, 01.07.2012. Includes sections for ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, and ИТОГО.

ООО «Анрон» ликвидируется в связи с прекращением деятельности и утерей регистрационных документов. Претензии принимаются в течение двух месяцев по телефону 8 029 609 54 60.

Утерянный студенческий билет УО «БГМК» № ЛВ 0219841 на имя ГАВРИНОЙ Ольги Игоревны считать недействительным.

Утерянный представительство Белгосстраха по Партизанскому району г.Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ № 0748190 считать недействительным.

Пуховичское районное потребительское общество СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, расположенных в Пуховичском районе Минской области: МАГАЗИН в д. Мижричье, д. Любича, д. Тешково; ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ в д. Турин; СКЛАД в аг. Пуховичи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 07 октября 2013 года ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Белпромтара»

Table with columns: Номер предмета торгов, 1, 2. Lists properties for sale including buildings, land, and infrastructure.

Шаг аукциона — 1 процент от начальной цены предмета торгов. Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Белпромтара», утвержденным организатором торгов.

Инфарм-укол САЛЯРЫЙ: ДЗЕЦЯМ УВАХОД ЗАБАРОНЕНЫ?

Уздзеянне ультрафіялетавага абраменьвання на чалавека павышае рызыка ўзнікнення ў яго раку ў пажылым узросце. Таму вучоныя-медыкі заклікаюць увесці больш жорсткія правілы карыстання саляр'ямі. Аб гэтым нядаўна напісала «Scientific American» (3ША).

Замежнае выданне адзначае, што даволі значная колькасць беласкурных старшакласнікаў часта дазваляюць сабе задавальненне пазагарач у саляр'і. Між тым, абарона маладой скуры ад сонечных прамянёў мае асаблівае значэнне, паколькі ўздзеянне ультрафіялету ў раннім узросце павышае рызыка ўзнікнення раку скуры ў больш познім узросце. І хоць у людзей, у якіх выяўлена меланома — найбольш небяспечная форма раку скуры, верагоднасць выжывіць у наступныя пяць гадоў складае 98 працэнтаў, спрыяльны прагноз для тых, у каго меланома выявілі надта позна, складае ўсяго 62 працэнтаў. За апошнія 20 гадоў выпадкі развіцця меланомаў ў жанчын маладога ўзросту пачаліся ўдва. Вучоныя не могуць вызначыць якую-небудзь адну канкрэтную прычыну гэтай з'явы, але многія медыкі ўказваюць на тое, што парэальна з ростам захварэласці адзначаецца рост папулярнасці саляр'яў, загараенне ў якіх павышае рызыка развіцця меланомаў у людзей ва ўзросце да 35 гадоў на 60-75 працэнтаў.

Пры кожным наведванні саляр'я кліенты павышаюць пажыццёвую рызыка ўзнікнення меланома амаль на 2 працэнты ў год.

Сёння ў шасці штатах ЗША прыняты жорсткія меры па кантролі наведвання дзецямі салонаў-саляр'яў толькі пры годзе і бяшчой. Напрыклад, сярэд такіх мер практыкуецца рэгулярная праверка салонаў. Яшчэ ў шасці штатах дзецям і падлеткам наогул забаронена наведваць саляр'і.

Па словах 80 працэнтаў уладальнікаў саляр'яў, наведванне салонаў слухач прафілактыку сонечных апёкаў. Іншымі словамі, яны перакананы, што аказваюць малалетнім кліентам паслугу. На самой жа справе, любое змяненне колеру скуры шляхам уздзеяння сонечнай лямпы або натуральнага сонечнага святла з'яўляецца прыкметай паражэння скуры ў выніку абраменьвання ультрафіялетам, што шкодна для яе. Пры кожным наведванні саляр'я кліенты павышаюць пажыццёвую рызыка ўзнікнення меланомаў амаль на 2 працэнты ў год. Таму шэраг амерыканскіх вучоных ўказвае на неабходнасць увядзення агульнага закона, які б забараняў карыстанне саляр'ямі дзецям да 18 гадоў.

У Англіі салоны-саляр'і падвяргаюцца рэгулярным праверкам, і ім могуць прад'явіць штрафы на суму да 30 тысяч долараў, калі яны не вытрымліваюць забароны ў дачыненні да падлеткаў. У Францыі забарона на наведванне саляр'яў падлеткамі была ўвядзена яшчэ ў 1997 годзе. З 2003 года колькасць краін, у якіх дзейнічаюць забароны на наведванне салонаў-саляр'яў непаўналетніх, павялічылася з 2 да 11. Такія тэндэнцыі тлумачыцца ў тым ліку і тым, што ў выніку паўторнай класіфікацыі, праведзенай Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя ў 2009 годзе, сонечныя лямпы, саляр'і, крыніцы ультрафіялетавага святла былі прызнаны ў высокай ступені канцэрагеннымі. Некаторыя вучоныя перакананы, што загар у саляр'ях умяле сур'ёзную небяспеку для здароўя, а таму дзецям неабходна гэта забараніць.

Падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ЗАО «Сельэнерго» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже одним лотом производственной базы,

расположенной по адресу: Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 7а, в составе: здание гаража, инвентарный номер 614/С-20194, об. пл. 100,9 кв.м; здание гаража, инвентарный номер 614/С-20206, об. пл. 271,1 кв.м; здание гаража, инвентарный номер 614/С-20148, об. пл. 37,5 кв.м; здание гаража, инвентарный номер 614/С-20147, об. пл. 41,1 кв.м; административное здание, инвентарный номер 614/С-22306, об. пл. 167,9 кв.м; здание проходной, инвентарный номер 614/С-20207, об. пл. 65,1 кв.м; здание проходной, инвентарный номер 614/С-20208, об. пл. 11,4 кв.м; здание склада, инвентарный номер 6014/С-20205, об. пл. 509,1 кв.м; здание цеха перемоти электродвигателей, инвентарный номер 614/С-20198, об. пл. 263,4 кв.м (в т.ч. кран-балка, тепловые сети); здание ремонтно-механического цеха, инвентарный номер 614/С-18836, об. пл. 214 кв.м (в т.ч. две кран-балки, тепловые сети); мини-АТС, охранный сигнализация, а также складского комплекса,

расположенного по адресу: Минская область, Смолевичский район, г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 5б, в составе: здание склада, инвентарный номер 614/С-29344, об. пл. 118,6 кв.м; здание склада, инвентарный номер 614/С-29346, об. пл. 177,5 кв.м; здание склада, инвентарный номер 614/С-29345, об. пл. 62,1 кв.м; здание склада, инвентарный номер 614/С-29347, об. пл. 95,1 кв.м.

Начальная цена с НДС — 4 000 000 000 бел. руб. Для обслуживания производственной базы по адресу: г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 7а, продавцу на праве постоянного пользования предоставлен земельный участок об.пл. 0,9069 га.

Для обслуживания зданий по адресу: г. Смолевичи, ул. Вокзальная, д. 5б, продавцу на праве аренды по 17.03.2029 предоставлен земельный участок об. пл. 0,4108 га.

Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010, нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) — 3012343265044; в российских рублях (RUB) — 3012343265028; в отделеции № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.

Аукцион состоится 08.10.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 07.10.2013 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению Червенского райпо (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания магазина № 63,

инвентарный номер 615/С-15650, об. пл. 538,5 кв.м, расположенного по адресу: Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смилевичи, ул. М. Гьорьго, д. 1. Начальная цена с НДС — 1 350 144 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 0,1296 га (предоставлен продавцу на праве постоянного пользования).

■ Беларусы ў свеце

«ЖЫВУ ў ПАВОЛЖЫ, А ПРАЦОЎНАЯ КНІЖКА ў мяне дагэтуль ДВУХМОЎНАЯ»

Са Святлай Анісімавай, якая прастаўляе Беларускаю нацыянальна-культурную аўтаномію «Нёман», мы сустрэліся ў Беларускам таварыстве па сувязях з суайчынікамі за мяжой «Радзіма». Госця з Тальяці прыехала ў Беларусь у адпачынак. Падчас душэўнай размовы прынахалася, што ўжо даўно марыць пераехаць жыць у Мінск.



— **Святлана, адкуль такое жаданне?**  
— Мой тата нарадзіўся ў Камянцы Брасцкай вобласці. Скончыў школу № 4 у Мінску. Дагэтуль тут жыве яго сястра. У Беларусі пахаваны мае дзед і бабуля. Наглядзячы на тое, што я нарадзілася ў Расіі, Мінск лічу сваім родным горадам. Прыязджаю сюды — і адчуваю сябе як дома. Бо тут я правяла сваё дзяцінства. Папрацавала і ў адным з дзіцячых садкоў Мінска. Таму ў мяне дагэтуль працоўная кніжка двухмоўная. Пасля так атрымалася, што выйшла замуж і пераехала жыць у Расію. Але з кожным годам мяне ўсё мацней цягне ў Беларусь. Магчыма, калі выйду на пенсію, даўнішняя мара споўніцца і я перавяжу сюды сваю сям'ю.

— **А сям'я як ставіцца да гэтага?**  
— Цудоўна. Мужу майму тут вельмі падабаецца. Першы раз мы сюды з ім прыехалі яшчэ да вяселля. Вясельня касцюмы, дэрчы, тут набывалі, ва ўнівермагу «Беларусь». Сыны нашы таксама з задавальненнем прыязджаюць сюды. І цяпер бы са мной прыехалі, калі б не служба ў арміі.

— **А вы часта ў Беларусь бываеце?**  
— Раз у 2-3 гады дакладна. У нас вельмі рэдка з мужам супадаюць адпачынкі. У мяне заўсёды летам, у яго — па графіку. На гэты раз папашчасіліся: адпачынкі супалі, і мы, не раздумваючы, прамянялі мора на паездку сюды. Прыехалі на машыне. Муж у захапленні ад Беларускай дарогі. Заўважылі, што ў вас шмат старых інашмарак. Людзі ездзяць на іх гадамі. У нас жа ў горадзе практычна ўсе інашмаркі — новыя, бо на замежных машынах, як правіла, ёсць багатыя людзі. Усе астатнія набываюць ВАЗэўскія аўтамабілі. І мяняюць іх вельмі часта. Напрыклад, у нас гэта пятае па ліку «ВАЗ». Нам так прасцей, бо айчыныя машыны недарагія, запчасткі заўсёды ў наяўнасці. Бо завод на месцы, як кажуць, пад бокам.

— **Што звычайна ведаеце з Беларусі?**  
— Цукеркі. У нас у Тальяці поўна ўкраінскіх цукерак, а беларускіх чамусьці няма. У якасці прэзэнту вязём беларускі бальзам, абавязкова «Белавежскую». Калі дзеці былі маленькімі, набывала адзенне і абутак. Сама, калі была школьніцай, усе канікулы праводзіла тут. Як цяпер памятаю, везла з Беларусі школьную форму, ранцы, сшыткі, алоўкі, дзённік... Цяпер жа мы вязём з Беларусі пераважна уражанні. Стараемся недзе пабываць, нешта паглядзець. У мінулы паездку, напрыклад, з'ездзілі ў Мір і Нясвіж. Тады Нясвіжскі замак яшчэ быў на рэканструкцыі... Таму цяпер хочам наведацца туды яшчэ раз.

— **А беларусам, якія захоўваюць паехаць у Тальяці, што параіце паглядзець?**  
— У нас, вядома ж, няма такіх замкаў, як у вас. Затое можна падзівіцца на прасторы. У Беларусі немагчыма адчуць маштабнасць, тут усё камерна. А ў нас стаіць на беразе Волгі — і не відаць ёй ні канца ні краю... Удзецца, прасторныя палі... Ёсць у горадзе вялізная Волжская гідрэлектрастанцыя. На тэрыторыі аўтазавода знаходзіцца ўнікальны музей ваеннай тэхнікі. Цудоўна



адпачыць можна на старых Жыгулёўскіх гарах. Той, хто будзе ў Тальяці, можа наведаць наш абласны цэнтр — Самару. Таксама цікавы горад.

— **Святлана, раскажыце, як ваш лёс перапліўся з «Нёманам»?**  
— Я выкладаю ў Тальяцінскім хіміка-тэхналагічным каледжы. А вось гэта мае студэнты (*паказвае фотаздымак*), мы з імі стварылі арт-групу «Спадчына». Летась з песняй «Касіў Ясь канюшыну» хлопцы сталі лаўрэатамі гарадскога фестывалю «Студэнцкая вясна». Якраз для удзелу ў гэтым фестывалі нам патрэбны былі беларускія нацыянальныя касцюмы. Нехта параіў звярнуцца ў грамадскую арганізацыю «Беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія «Нёман». У інтэрнеце я знайшла нумар Людмілы Іванавічы Дзёмінай, што ўзначальвае «Нёман». Яна адразу ж выказала дапамагчы. З таго часу мы і супрацоўнічаем.

— **А ці шмат у Тальяці беларусаў?**  
— Не, усяго некалькі тысяч засталася. У мяне тата скончыў Мінскі палітэх. І паехаў, як малады спецыяліст, працаваць на Волжскі аўтамабільны завод. Вось у той час, рас-

павядаў, вельмі шмат было беларусаў.

— **Што ў Тальяці ёсць беларускага, акрамя «Нёмана»?**  
— Аўтобусы вашы ездзяць у нас, з нізкімі парогамі. Людзям яны вельмі падабаюцца. Трактары, вядома. У нас нават у Самары ёсць дылерскі цэнтр Мінскага трактарнага завода. «Белвестаўскіх» крам шмат па горадзе. Беларускі абутак добры па якасці і недарагі, таму, вядома, карыстаецца папулярнасцю. Ёсць нават крама «Лянок». Самае цікавае: шылда дакладна такая ж, як і ў Мінску на плошчы Незалежнасці. Нарасхват у Тальяці беларускі трыкатаж, пліты «Гэфест». У мяне дома стаіць беларускі халадзільнік. Беларускія тавары ў нас лічацца якаснымі. Наогул да беларусаў у нас добра ставяцца. Яны — людзі добрыя, душэўныя, і ў іх няма затоенай злосці. Нізікі паклон вам за захаванне памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. Я вельмі шмат сваім студэнтам распавядаю пра вайну на прыкладзе Беларусі.

Вельмі радуе, што моладзь, прычым розных нацыянальнасцяў — рускія, украінцы, мардвіны, палыякі — цікавіцца беларускай гісторыяй, культурай.

— **Існуе меркаванне, што беларусы за мяжой не надта прадпрымальныя. Возьмем, напрыклад, пункты грамадскага харчавання. Так, беларускіх страўняў, у адрозненне ад тых самых армянскіх ці грузінскіх, у свеце ад сільні пяць ці набярэцца...**

— Проста ў армян ды грузін грошай па-больш. Нашай Людміле Дзёмінай у прадпрымальнасці не адмовіш. Яна хоць і не адкрыла кропку грамадскага харчавання, але дзякуючы ёй беларусаў ведаюць далёка за межамі Тальяці. Больш за 50 канцэртаў у год даюць ансамблі беларускай песні «Купалінка» і «Зорачкі». Што тычыцца нацыянальнай кухні, то ў маёй сям'і вельмі любяць драпікі. Асабліва з мясной начын-



кай. Пераканана, што калі б нашы мясцовыя бізнесмены актывізаваліся і стварылі беларускую альтэрнатыўную армянскай кухні, то ад кліентаў не было б адбою. Адзін час ішла размова, каб зрабіць нешта нахштальт беларускага гандлёвага культурна-забавальнага комплексу ў Тальяці. Мне б вельмі хацелася, каб гэта ідэя калі-небудзь знайшла падтрымку.

Надзея ДРЫЛА, фота аўтара

БУДРАЙЦІС ВЯРНУЎСЯ

Кумір многіх, любімец беларусаў літоўскі акцёр Юозас БУДРАЙЦІС на некалькі дзён прыязджаў у Мінск, каб зняцца ў фільме пад рабочай назвай «Белыя росы-2». Мяркуюцца таксама, што сёлета Юозас Станіслава ўвойдзе ў склад журы кінафестывалю «Лістапад», падчас якога, магчыма, адбудзецца яшчэ і фота-выстава акцёра. Як вядома, Будрайціс захапляецца фатаграфіяй.

А пакуль 72-гадовы акцёр распавёў «Звяздзе» пра свайго героя Ходаса, «белы горад» Мінск і тое, чаму аддае большую перавагу паззіі і кіно, чым прозе і тэатру.

— **Юозас Станіслава, ці адразу вы пагадзіліся на ролю Ходаса, калі пабачылі сцэнарыі?**

— Асабліва не вагаўся. Гэта такі светлы, празрысты матэрыял. Мне падаецца, даволі рэдкі для сённяшняга часу. Доўга не трэба было думаць. Тым больш, калі з рэжысёрам (Аляксандрай Бутар. — Аўт.) парамаўляў, стала зразумела, што чалавек ведае, чаго хоча.

— **Ці падобны ваш герой на вас?**  
— Як сказаць, мой герой заўжды крыху падобны на мяне. Акцёр заўжды трохі сябе іграе. Хочаш — не хочаш. Жыццё — гэта меладрама, абавязкова недзе знойдзецца, чым тваё жыццё судакранаецца са сцэнарыем.

— **А што вы думаеце пра фільм «Белыя росы» Ігара Дабралюбава, рэжысёра або працягам якога называюць фільм, у якім вы цяпер здымаецеся?**

— Я, на жаль, яго не бачыў. Нічога не магу каментарываць. Збіраўся паглядзець, але ў мяне мала часу, каб глядзець фільмы. Пакіну гэта на будучыню.

З акна машыны я ўбачыў, што горад вельмі чысты, светлы, ахайны, лёгкі. Нібыта белы горад.

— **Калі вы апошні раз былі ў Мінску і якія ў вас, наогул, уражэнні ад горада?**

— У Мінску я быў апошні раз гады тры-чатыры таму, калі мы прывозілі «Чайку» Чэхава ў пастаноўцы Балтыйскага дома, Вайткус паставіў. Тады ў мяне быў адзін дзень волны. Але чаму я лічыў так хутка! Я зайшоў у кнігарню. Пакуль там пакарпаўся. Асабліва па горадзе не пагуляў. Але з акна машыны я ўбачыў, што горад вельмі чысты, светлы, ахайны, лёгкі. Нібыта белы

горад. Дарогі добрыя. Народ таксама такі, не скажаць, каб надта самотны. Прынамсі, тыя, што пад'ехалі да мяне на вуліцах. Усё так па-хатняму, па-свойску.

— **Не скарэц, што вы шмат чытаеце. І зараз вы згадалі пра кнігарню. А з беларускай літаратурай знаёмыя?**

— На жаль, ведаю не шмат.



Быкава ведаю. Вершы Янкі Купалы чытаў. Праўда, ў перакладзе на рускую мову. Больш не магу нічым пахваліцца. Хаця не! Яшчэ чытаў вершы бацькі нашай актрысы Жэні Жуковіч, якая ў фільме іграе Паліну. Мільня, прыемныя вершы. Ну, і яшчэ Петруся Броўку.

— **Атрымліваецца, што вы больш любіце паззію?**

— Ну, як сказаць? Вершы я люблю, але больш, вядома, не ў перакладзе. Рускія вершы. Таму што чытаць вершы па-англійску мне складана. Усё-такі каб чытаць паззію, трэба вельмі добра ведаць мову. Прозу можна чытаць. А паззія ў перакладзе стварае не тое ўражанне. Таму ў арыгінале я чытаю вершы па-літоўску і па-руску. Ну, і польскія, таму што польскую мову даволі добра ведаю. Наогул, я люблю перачытваць. Вось нядаўна выпусцілі ў Маскве аўтарскі варыянт «Свята, якое заўжды з табой» Эрнэста Хэмінгвэя, пра што горад вельмі чысты, светлы, ахайны, лёгкі. Нібыта белы

пільменніка падрыхтаваў гэтак выданне. Я перачытаў, узгадаў маладосць. У 1975 годзе, калі ездзіў у Парыж, я браў з сабой гэтую кнігу. Ну, і тут у Мінску за два дні прачытаў дзве кнігі. На літоўскай — Хуан Карлас Аноці, прадстаўнік плыні лацінаамерыканскага магічнага рэалізму. Не такі вядомы, усё больш чытаючы

чыма. Але яны добра прадаюцца. Падрастаючае пакаленне хапае тое, што дарослыя глядзяць. І потым ім давай толькі гэта. Калі я ўключаю тэлевізар, а там Ван Дам ці нехта падобны, значыць, я не буду глядзець гэты фільм. Па акцёрах можна вызначыць, што за кіно. Рэдка бывае, калі з такімі акцёрамі добры кранальны фільм. І здымаюць сёння вельмі хутка, бягом, нават тэксту не ведаюць. Пішучы на сцэне тэкст, хлоп-хлоп, адздымлі, раз'еха-ліся. Я нават імені не памятаю чалавеча, з якім здымаўся цэлы дзень.

— **У вас быў такі вопыт?**  
— Так, было, спяшаліся. Што рабіць, здымаўся. Але я больш люблю засяродзіцца і спакойна прапрацаваць.

— **А з беларускім кіно сочыце?**  
— Не магу сказаць нічога дакладна, бо не магу пахваліцца, што бачыў нешта. Вось пазнаёміўся з акцёрамі, яны ўсе такія цудоўныя. Вось з Віктарам Манавым мы пасябравалі. Хлопцы маладыя — таксама цудоўныя. Група падабрана чароўная, прыёмна працаваць і шкада будзе развітацца... А наогул раней я здымаўся ў Беларусі: «Рудабельская рэспубліка», «Анастасія Слуцкая», калі памятаеце.

Калі я ўключаю тэлевізар, а там Ван Дам ці нехта падобны, значыць, я не буду глядзець гэты фільм.

— **Якое, наогул, кіно вам падабаецца?**

— Я гляджу па прозвішчах, хто рэжысёр. Люблю пераглядаць класіку — Бергмана, Антанініні. З сучасных гляджу Берталучы, Кім Кі Дука, Джармуша. У любым разе, калі я відаз сабе дома ўключаю, то гляджу старыя фільмы: Брэсона, Лілі Маля, нават раннія дагукавыя фільмы. Вельмі іх люблю — Мурна, Пабст. Са-вецкае кіно таксама. Муратаву вельмі люблю. Таркоўскі — натуральна, Юрый Герман. Турава вельмі люблю, Абуладз. Шмат фільмаў, якія можна пераглядаць па некалькі разоў.

— **Апошнім часам вы больш працуеце ў тэатры ці ў кіно?**  
— Я больш працую ў кіно, хаця тэатр мяне не адпускае. У штаце я нідзе не знаходжусь, але адзін-два спектаклі ў год іграю. Свабодны мастак. З апошняга — мы паставілі з Оскармас Каршунюсам мана-спектакль па п'есе Самозла Бэкета «Апошні запіс Крэпа». Вось у пачатку лета. Да гэтага я іграў у «Ваханках» Еўрыпіда. Два такія спектаклі — і дастаткова.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ. Фота Надзеі БУЖАН.



Мужчыны — тоўсты і тонкі, маглі сустрэцца ў любым іншым месцы. Нават на іншым кантыненте, у чужой далёкай краіне, у незнаёмым горадзе. Маглі, але сустрэліся на сталічным базары, на вуліцы, там, дзе ў канцы чэрвеня пачынаюць прадаваць маладую бульбу. Не тую, якую вязуць з Афрыкі, — жоўценую, чысценую, роўненую, а беларускую. Шурпатую, брудную, у выглядзе якой ёсць нешта касмічнае і адначасова такое звычайнае адвечнае, што і разважаць пра гэта не хочацца. Ёсць і ўсё на гэтым. Маладая бульба ляжала ў рознакаляровых пластыкавых місах і пахла зямлёй, бо была бессаромна бруднай, і гэта ні гандляроў, ні саму бульбу ніколі не бянцэжыла.

Тоўсты глядзеў на бульбу, і худы мужчына глядзеў на бульбу, на ёй і сшыліся іх позірк. Худы выглядаў акуртатна, дагледжана, у левай руцэ трымаў парасон. Тоўсты, хоць і быў чыста паголены, але на дагледжанага не удаваў. На ім быў шары стары плашчык з кароткімі рукавамі, адвяснімы кішэнямі, дабіты чаравікі і абтрапананыя блакітныя джынсы. Здавалася, што шары плашчы тоўсты мужчына апрануў выпадкова. Спяшаўся і скаліў той, што першым трапіў пад руку.

Раней і тоўсты і тонкі жылі і працавалі ў адным горадзе, але тое было раней. На думку тоўстага — вельмі даўно, у іншым жыцці. Тонкі ж лічыў, што зусім і не шмат часу прамінула, як яго перавялі на новую і больш адказную працу ў сталіцу. Але яны пакуль не ўбачылі адзін аднаго, не пазналі. Яны глядзелі на маладую бульбу ў рознакаляровых пластыкавых місах. Ніхто з іх не думаў, што бульба мае нейкі іншы сэнс, акрамя першаснага, таго, што яна — смачны, жаданы і звычайны прадукт. Гандлярыка з вузкім каталіцкім тварам, цёмнавалосая, абветраная, моўчы чалака, што скажуць пакупнікі. Тоўсты аблінуў перасохлы рот. Ён знарок паехаў на базар, каб вярнуцца ў інтэрнаці пакой з торбай, у якой будзе бульба. Ён не стане яе шкрабці, не будзе абіраць. Ён хутка, але старанна памые халоднай вадою. Пашуруе дужмі пальцамі жоўтую бульбінку, перамацае, быццам пазнаёміцца. Потым выверне ў каструльку, залье чыстай вадою і паставіць на пліту. Ён будзе стаяць і глядзець. Будзе дыхаць бульбяным духам і спадзець, як бульбае кіпень, як бульбіні падскокваюць, быццам жывыя, і не жадаюць варыцца. Ён надыхаецца бульбянай парай. Ашчадна пасоліць. Джалам нажа, як чпала духмяную кветку, нецярпліва пачне выпрабываць, правярэць, ці згатавалася. Потым паставіць чорную чыгунную патэльню, ліне алею, адцэдыць бульбу і — на па-

Як вядома, апавяданне — адзін з самых складаных літаратурных жанраў, асабліва — кароткае апавяданне, якое патрабуе ад аўтара найбольшай канцэнтрацыі думкі, умённага сфаксуіраваць сваю ўвагу на самым галоўным. Адным словам, калі аповесць можна параўнаць з панарамным фота, то кароткае апавяданне — гэта, безумоўна, макрадымак.

Уладзімір Сцяпан — адзін з тых, бадай, нямногіх нашых празаікаў, хто ў сваёй творчасці любіць звяртацца да кароткай формы. Мастак па адукацыі, ён і ў прозе надае вялікую ўвагу дэталі, што, думаецца, далёка не апошняю ролю адыгрывае менавіта ў невялікіх па памеры празаічных творах.

Алесь БАДАК

Уладзімір СЦЯПАН

МАЛАДАЯ БУЛЬБА



тэльню. Але ж пачне пстрыкаць, шкварчыць. Бульба пачне рухаваць, а потым з'явіцца на ёй цёмная, дзе-нідзе залатая з чырваню скарыначка... І на стол, пакуль тая скарыначка хрумстка. Менавіта гэтага моманту тоўсты мужчына ў чужым плашчы і чакаў аж чатыры гады. Калі першая частка таго, як лепш прыгатаваць бульбу і ў тоўстага, і ў тонкага супадала, то другая адрознівалася. Не вельмі, але адрознівалася. Гандлярыка пацерла далонь ад далонь. Гэты рух брудных, далоняў і сухой абалі на-раздзі мязотны гук. Праўда, ён быў амаль не чульны, але ёсць моманты, калі дастаткова ўбачыць, каб пачуць. Пакупніку перасмі-нула. Тут яны таргануліся і паглядзелі адзін на аднаго. Паглядзелі і скамянелі, нават ды-хаць перасталі. Так яны стаялі вечнасць,

ліфта. У казённым кабінет, дзе пахла лекамі і потам, забег худы. Ён прасіў хірурга дапамагчы, звяртаўся па бацьку, і голас яго трымцеў. Тоўсты хірург лічыўся лепшым у бальніцы, пра гэта ведалі і дактары, і пацыенты. Хірург сказаў худому, спакойна і бессаромна, што сёння ён адстаю за сталом дзевяць гадзін, што ён ледзь жы-вы, але ён папрабуе... Задумаўся і строга дадаў, што каштаваць яго дапамога будзе дзве з паловай тысячы. Ён паспеў аго-лдзець хлопчыка, зірнуў і на здымкі, хоць яго змена і скончылася, а таму ведаў, што яго чакае. Сума ганарару вынікала з даў-няга намеру памяншыць свой дабыток «Форд» на маладзейшы і лепшы аўтамабіль. Худы нават і не задумаўся, пагадзіўся, бо не ве-даў і не меў іншага выйсця.

Ад аперацыйнага стала хірург і ўся брыга-да адышлі ў палове на трыоку, калі за вокна-мі ярка зіхацелі зоркі. Хірург ледзь трымаўся на нагах, а вочы былі чырвоныя...

За летнія месяцы хірург зрабіў чатыры аперацыі. Склаў, сшыў, сабраў, прасачыў, каб правільна наклалі гіпс. Праз колькі часу разрэзаў, разабраў, склаў і зашыў... Прымусіў тонкія бязвавы дзіцячыя паль-цы згінацца, прымусіў сплухацца і служыць гаспадару. Доктары ў бальніцы казалі, што такое мог зрабіць толькі Бог, які дапамагаў рукам хірурга. Бацькі, калі апошні раз зня-лі гіпс, убачылі дзіцячую руку і спалохаіся, але і ўздыхнулі з палёгкай. Дзве з паловай тысячы долараў былі адкладзены на адпа-чынак. Тонкі даўно абяцаў жонцы мора. Ён прынеў канверт у казёны кабінет. Хірург стаў перад шафай босы, трымаў у руцэ халат. Узруў грошы і сказаў, што з дзіцем усё будзе добра. Тонкі міргаў і мружыўся, быццам у носе казытала, нават вочы сля-зіліся. Хірург адчуў небяспеку. У кабінет увайшлі трое ў цывільным і хірурга арыш-тавалі. Канверт з грашамі ляжаў у кішэні яго джынсаў. Следства, суд, пяць гадоў. Але трохі пашанцавала. Хірург з жонкай яшчэ раней разышоўся і жыў з асістэнт-кай. Акрамя старога «Форда» і недабу-даванага лецішча з пачарнелымі рэбрамі крокваў, нічога не меў. Адсядзеў тры гады, дзевяць месяцаў і два тыдні.

Мужчыны стаялі бязгучна. І маладая бульба ляжала побач у рознакаляровых пластыкавых місах, па тры кілаграмы ў кожнай, але, калі папрасіць, то прадавачка з пахмурным тварам можа і кілаграм узва-жыць, і палову... Але прадавачка адышла ад свайго прылаўка, ад бульбы, бо адчула нядобрае.

Правільна было б, каб тоўсты раптам спытаў тонкага: «Ну, як рука ў твайго хлоп-чыка?». Літаратура, можа, і правільна, але пытанне не прагучала. Яно засталася ві-сець, як тая знявечаная дзіцячая рука — цяжкае, не падчыць. Яны не купілі маладой беларускай бульбы. Яны пайшлі ў розныя бакі. Так у космасе бязгучна сыходзіцца раз у міль-ёны гадоў планеты, каб разліцецца яшчэ на мільёны гадоў... Але усё ў руцэ Божай, як і сустрэча гэтых людзей...

ДА СВЯТОЙ ВАЛЯНЦЫНЫ — ПА САМАЕ ПАТАЕМНАЕ

У любое надвор'е ў вёску Коскі Дзяржынскага раёна ідуць вернікі: тут паха-вана старыца Валянціна, якая першая ў гісторыі Беларускай праваслаўнай царквы далучаная да ліку святых у чыне блажэннай.



Валянціну Фёдараўну яшчэ пры жыцці называлі святой. Яна ведала і мінулае, і сучаснасць, і будучыню. Яна бачыла нябачнае, і, калі да яе прыходзілі параіцца, Валянціна адказвала на пытанні, якія людзі нават не задавалі. Кожны дзень атрымаць духоўнае сучаснае і дапамогу ў жыццёвых абставінах на магіль-цы прыходзіць сотні вернікаў не толькі з усёй Беларусі. Сюды імкнучца патрапіць нават з далёкага замежжа.

Марына БЕГУНКОВА, фота аўтара. Дзяржынскі р-н.





ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства

Информация о застройщике: Застройщик (Заказчик) – СП «Промекс» ООО зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей Республики Беларусь № 30 от 27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской регистра...

Воронянского – Жуковского – Быховской – Радищевая. Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1 этаже встроенных помещений общественного назначения, и встроенно-пристроенного 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 162 машино-места. Конструкция дома – каркасно-блочная. Наружные стены из керамзито-бетонных блоков, внутренние перегородки – из керамзито-бетонных блоков и кирпичной кладки.

проектной документацией – 28,38 месяца. Срок окончания строительства – IV квартал 2013 года. Жилая часть общей площадью 11 114 м кв. Всего квартир 136: Однокомнатные – максимальная площадь 51,10 м кв., двухкомнатные – максимальная площадь 76,89 м кв., трехкомнатные – максимальная площадь 104,68 м кв.

Предприятие осуществляет строительство объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций. За последние три года предприятием построено Комплекс жилых домов с объектами социальности и подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале улиц Воронянского-Авакяна, 72-квартирный панельный дом № 14 по ул. Быховской, 190-квартирный 5-подъездный 8-, 9-, 13-, 15-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социальности в квартале улиц Воронянского – Авакяна – Быховской – Радищевая.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, тех. подполье, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Настоящая проектная декларация действует до момента публикации следующей проектной декларации. Застройщиком получены: 1. Решение Мингорисполкома № 1617 от 16 июня 2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства».

Информация о проекте: Строительство осуществляется в соответствии с условиями решения Мингорисполкома № 1617 от 16 июня 2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства».

Вышеприведенные характеристики подтверждены решением КУП «БЕЛГОСЭКСПЕРТИЗА ПО ГОРОДУ МИНСКУ» № 553-60/10 от 30.06.2010 г. Нормативный срок строительства в соответствии с

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор аукциона – Новомышский сельский исполнительный комитет Барановичского района Брестской области

Table with 7 columns: № п/п, Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер участка, Характеристика, Площадь земельного участка, га, Назначение участка, Начальная цена земельного участка, рублей, Сумма задатка, рублей, Затраты на организацию и проведение аукциона, рублей

1. Аукцион состоится 15 октября 2013 года в 15.00 в здании Новомышского сельисполкома по адресу: Республика Беларусь, Брестская обл., Барановичский район, д. Новая Мышь, ул. Парковая, 6. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 1: Капитальное строение, инв. № 420/С-42206 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – подсобное помещение).

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 2: Капитальное строение, инв. № 420/С-33082 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 43). Общая площадь – 1066,6 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в текст: склад (литер В1/к); гараж (литер Г1/к); склад (литер Д1/к); стиральный цех (литер Е1/к); склад (литер Ж1/к); сварочный цех (литер З1/к); бытовые помещения (литер И1/к); склад (литер К1/к); склад (литер Л1/к); склад (литер М1/к); уборная (литер П); расположенное по адресу: г. Лида, ул. Коммунистическая, 38А.

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 3: Капитальное строение, инв. № 420/С-28576 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин № 64). Общая площадь – 740,6 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в текст: подвал (литер А1/к); навес (литер 1); забор (литер а); ворота (литер б); дворовое покрытие (литер в); здание киоска 2; биотуалет, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Машерова, 23 А.

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 4: Капитальное строение инв. № 420/С-5927 (назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – здание конторы). Общая площадь – 232,8 кв.м с дворовыми сооружениями, включенными в текст: пристройка (литер Б1/к); холодная пристройка (литер 1); забор (литер А); дворовое покрытие (литер Б); расположенное по адресу: г. Лида, ул. Железнодорожная, 16.

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 5: Изолпированное помещение, инв. № 420/Д-105686 (назначение – торговое помещение, наименование – помещение магазина № 50), общей площадью 354,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Труханова, 21-24.

Аукцион состоится 19 сентября 2013 г. в 10.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209. К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, подавшие организатору аукциона в названный срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участия аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

БЕЛАРУСБАНК

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует, что с 04.09.2013 установлена процентная ставка по срочному банковскому вкладу в белорусских рублях «Гарантированный доход» на 35 дней – в размере 35% годовых

Подобности по телефону 147, на корпоративном сайте и в отделениях Беларусбанка. Информация о процентах, выплненных по различным видам вкладов, депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам размещена на сайте www.belarusbank.by

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Наименование, Характеристика. LOT 1: Капитальное строение, инв. № 450/С-20683 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – здание центральных ремонтных мастерских, общей площадью 1900,5 кв.м).

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявления с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участия аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) 18 сентября 2013 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, конт. тел. (017) 200 20 89.

Table with 2 columns: Сведения о предмете аукциона, Незавשרенное незаконсервированное капитальное строение (учебный корпус) и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания. Место нахождения недвижимого имущества: г. Минск, ул. Павловского, д. 58.

\* Принять к сведению, что в соответствии с генеральным планом г. Минска объект расположен в зоне специального назначения, где не допускаются изменения вида использования территории такого типа без соответствующих градостроительных обоснований и рекламаций, разработанных и утвержденных в установленном порядке в градостроительных проектах детального планирования.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 12 сентября 2013 г. включительно.

К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранные государства, объединения, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства), консолидированные участники (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации), представляющие Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении на участие в аукционе следующие документы: заявление на участие в аукционе по установленной форме;

